

**ЗАГАД МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
28 жніўня 1998 г. № 300**

**АБ ЗАЦВЯРДЖЭННІ ІНСТРУКЦЫІ ПА ЎЛІКУ І ЗАХАВАННЮ
БІБЛІЯТЭЧНЫХ ФОНДАЎ У РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ**

Изменения и дополнения:

Постановление Министерства культуры от 2 октября 2001 г.
№ 14 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/7548 от
20.12.2001 г.) <W20107548>.

Загадваю:

1. Зацвердзіць прыкладзеную Інструкцыю па ўліку і захаванню бібліятэчных фондаў у Рэспубліцы Беларусь, узгодненую з Міністэрствам фінансаў і Беларускай бібліятэчнай асацыяцыяй.
2. Лічыць стравіці сілу Інструкцыю па ўліку і захаванню бібліятэчных фондаў у Рэспубліцы Беларусь, зацверджаную Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь 08.04.1994.

Першы намеснік міністра У.П.РЫЛАТКА

ЗАЦВЕРДЖАНА
Загад Міністэрства
культуры Рэспублікі Беларусь
28.08.1998 № 300
(у рэдакцыі пастановы
Міністэрства культуры
Рэспублікі Беларусь
02.10.2001 № 14)

ІНСТРУКЦЫЯ
па ўліку і захаванасці бібліятэчных фондаў у
Рэспубліцы Беларусь

Інструкцыя па ўліку і захаванасці бібліятэчных фондаў у Рэспубліцы Беларусь (далей - Інструкцыя) з'яўляецца абавязковай для прыменення ў бібліятэках Рэспублікі Беларусь. Гэта Інструкцыя ўстанаўлівае адзіныя правілы ўліку і захаванасці дакументаў, якія складаюць бібліятэчны фонд незалежна ад статусу бібліятэкі, яе ведамаснай прыналежнасці, структуры фонду, арганізацыйна-тэхнолагічных асаблівасцей.

Раздел I. Улік бібліятэчнага фонду

Глава 1. Агульныя палажэнні

1. Для мэт гэтай Інструкцыі ўказаныя ніжэй тэрміны маюць наступнае значэнне:
 - 1.1. адзінка захоўвання фонду - асобны дакумент або іх сукупнасць, якія ўлічаюцца пры захоўванні як элемент фонду;

- 1.2. адзінка ўліку фонду - уніфікованая адзінка вылічэння велічыні і руху фонду;
- 1.3. аўтаматызаваны рэжым работы - тэхналогія працы, заснаваная на выкарыстанні электронна-вылічальных машын (далей - ЭВМ);
- 1.4. балансавы кошт фонду - кошт бібліятэчнага фонду, які адлюстроўваецца ў бухгалтарскім уліку;
- 1.5. бібліятэчны фонд - упрадкаваная сукупнасць дакументаў (уліковых адзінак), якія адпавядаюць задачам і профілю бібліятэкі і прызначаны для выкарыстання і захоўвання;
- 1.6. выключэнне з фонду - спісанне пэўнай колькасці ўліковых адзінак (дакументаў) з балансу бібліятэкі за справаздачны перыяд;
- 1.7. дакумент - матэрыяльны аб'ект з зафіксаванай на ім інфармацыяй у выглядзе тэксту, гуказапісу, відарыса, у тым ліку ў машыначтаемай форме, які прызначаны для захоўвання і грамадскага выкарыстання;
- 1.8. захаванасць бібліятэчнага фонду - комплекс мерапрыемстваў па забеспячэнню аптымальных умоў для яго захоўвання і выкарыстання;
- 1.9. індывідуальны ўлік - рэгістрацыя ва ўліковай форме кожнага экзэмпляра дакумента, які паступіў у фонд бібліятэкі або выбыў з яго;
- 1.10. кніжны помнік - рэдкі або асабліва каштоўны дакумент, які адрозніваецца выключнымі гістарычнымі, навуковыми, мастацка-эстэтычнымі, паліграфічнымі вартасцямі і аднесены да фонду рэдкіх і каштоўных дакumentaў;
- 1.11. назва - кожнае новае або паўторнае выданне, дакумент, які адрозніваецца ад астатніх загалоўкам, выхаднымі данымі або іншымі элементамі афармлення;
- 1.12. папаўненне фонду - паступленне ў фонд пэўнай колькасці дакumentaў за справаздачны перыяд шляхам атрымання абавязковага экзэмпляра, куплі, падпіскі, дарэння, абмену або любога іншага спосабу;
- 1.13. праверка фонду - перыядычная інвентарызацыя дакumentaў з мэтай пацвярджэння іх наяўнасці і ўстанаўлення іх адпаведнасці ўліковым дакументам;
- 1.14. рух фонду - працэс паступлення і выбыцця дакumentaў, які адлюстроўваецца ва ўліковых формах;
- 1.15. ручны рэжым работы - тэхналогія працы без ужывання ЭВМ;
- 1.16. сумарны ўлік - рэгістрацыя ва ўліковай форме партый усіх відаў дакumentaў з мэтай атрымання дакладных звестак аб фондзе бібліятэкі ці цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы (далей - ЦБС): аб'ёме, складзе і ўсіх зменах, якія ў ім адбываюцца;
- 1.17. ўлік бібліятэчнага фонду - комплекс аперацый, якія забяспечваюць фіксацыю звестак аб аб'ёме, складзе і руху фонду па ўстаноўленых правілах;
- 1.18. экзэмпляр - кожная асобная адзінка дакумента, якая ўключаецца ў фонд або выбывае з яго.
2. Улік бібліятэчнага фонду з'яўляецца асновай для дзяржаўнага статыстычнага ўліку, справаздачнасці бібліятэкі, планавання яе дзейнасці, забеспячэння захаванасці фонду, кантролю за наяўнасцю і рухам дакumentaў.
3. Да вядзення ўліку бібліятэчнага фонду прад'яўляюцца наступныя патрабаванні:
- дакладнасць звестак аб фондзе;
- абавязковая фіксацыя ў адпаведных уліковых формах кожнага паступлення і выключэння з бібліятэчнага фонду;
- надзейнасць прыёмаў і форм уліку ва ўмовах аўтаматызаванага і ручнога рэжымаў работы;
- адпаведнасць наменклатуры паказчыкаў першаснага ўліку бібліятэчнага фонду па аб'ёму і складу аналагічным паказчыкам дзяржаўнай статыстыкі.

4. Улік бібліятэчнага фонду ўключае реєстрацыю, маркіроўку, інвентарызацыю, ацэнку кошту дакументаў, складаючых фонд, выключэнне і падвядзенне вынікаў руху фонду, яго праверку.

5. Абавязковым для бібліятэк з'яўляецца ўлік фонду ў асноўных адзінках - экзэмплярах, камплектах і назвах. Улік аб'ёму фонду ў назвах прымяняецца да новых паступленняў.

6. Уліку падлягаюць усе віды дакументаў у адпаведнасці са стандартам Беларусі СТБ 7.20-2000 "Сістэма стандартаў па інфармацыі, бібліятэчнай і выдавецкай справе. Бібліятэчная статыстыка. Асноўныя палажэнні", дзяржаўнымі стандартамі: ГОСТ 13.0.002-84 "Рэпрографія. Термины и определения", ГОСТ 4.50-90 "Консервация документов. Общие требования", міжнародным стандартам ISO 2789-1991 "Інформация и документация. Международная библиотечная статистика".

7. На баланс бяруцца ўсе адзінкі бібліятэчнага фонду, за выключэннем дакументаў, якія набываюцца з мэтай міжнароднага і ўнутрырэспубліканскага абмену; праграм для вывучэння розных дысцыплін; метадычных матэрыялаў, якія распрацаваны кафедрамі навучальных установ; плакатаў, буклетаў; дзіцячых альбомаў для размалёвак і выразання; календароў на бягучы год.

Гэта правіла адносіцца, у першую чаргу, да бібліятэк сістэмы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. Іншыя міністэрствы могуць самастойна ўстанаўліваць для сваіх бібліятэк пералік дакumentаў, якія не падлягаюць балансаваму ўліку.

8. У кожнай бібліятэцы ўжываюцца наступныя віды ўліку бібліятэчнага фонду: сумарны і індывідуальны. На падставе адпаведных уліковых форм ажыццяўляюцца праверка і перадача фонду ад аднаго работніка да другога, вядзецца статыстычная справаздачнасць.

9. Усе асноўныя аперацыі па ўліку бібліятэчнага фонду ажыццяўляюцца бібліятэчнымі работнікамі, вартасны балансавы ўлік вядзецца бухгалтэрый.

10. Адказнасць за правільнасць арганізацыі ўліку фонду належыць адміністрацыі бібліятэкі і супрацоўнікамі ў адпаведнасці з іх службовымі абавязкамі.

11. Уліковая інфармацыя, зафіксаваная як у электронных, так і ў друкаваных уліковых формах, мае аднолькавую юрыдычную сілу.

На роўных правах выкарыстоўваюцца ўліковыя формы, вырабленыя паліграфічнымі способамі і раздрукаваныя з дапамогай ЭВМ.

12. Уніфікацыя відаў, спосабаў і адзінак уліку дакументаў у бібліятэках забяспечваецца выкананнем стандартаў, якія адносяцца да бібліятэчнай справы, гэтай Інструкцыі, а таксама іншымі нарматыўнымі дакументамі па бібліятэчнай справе.

Глава 2. Улік асобных відаў дакументаў

13. Кніга - неперыядычнае тэкставае выданне аўтам звыш 48 старонак (3 друкаваныя аркушы); брашура - кніжнае (неперыядычнае тэкставае) выданне аўтам звыш 4, але не больш за 48 старонак.

13.1. Асноўнымі адзінкамі ўліку кніг і брашур з'яўляюцца экзэмпляр і назва.

13.2. Кожны том (выпуск, частка, нумар, аркуш) мнагатомных выданняў улічваецца як самастойны экзэмпляр і асобная назва.

13.3. Кожная кніга і брашура, якія ўваходзяць у серыю, улічваюцца як асобны экзэмпляр і асобная назва.

13.4. Асобна выдадзеныя дадаткі да кніг у выглядзе атласаў, карт, нот, зборнікаў, дыскет, CD-ROMаў і гэтак далей, якія маюць самастойнае значэнне (індывідуальны загаловак, асобісты "ISBN" і іншыя), разглядаюцца і ўлічваюцца як асобныя адзінкі ўліку адпаведнага віду, а пры адсутнасці самастойнага значэння асобна не ўлічваюцца.

13.5. Кнігі і брашуры, штучна аб'яднаныя агульным пераплётам (канвалоты), улічваюцца па колькасці выданняў (алігатаў), уключаных у пераплёт. Кожнае выданне прымаецца за асобны экзэмпляр і асобную назуву.

14. Часопіс - перыядычнае тэкставае выданне, якое змяшчае артыкулы або рефераты па грамадска-палітычных, навуковых, вытворчых і іншых пытаннях, літаратурна-мастацкія творы, мае пастаянную рубрикацыю і афіцыйна зацверджана ў якасці дадзенага віду выдання.

14.1. Асноўнымі адзінкамі ўліку часопісаў з'яўляюцца экзэмпляр і назва.

14.2. У выпадку падзелу часопіса на два новыя выданні незалежна ад таго, працягвае адзін з іх нумарацыю папярэдняга часопіса ці не, кожная з гэтых дзвюх назваў улічваецца як самастойная.

14.3. Здвоенныя нумары (выпускі), аб'яднаныя выдавецтвам, улічваюцца як адна назва і адзін экзэмпляр.

14.4. Улік неперыядычных дадаткаў да часопісаў ажыццяўляецца аналагічна ўліку дадаткаў да кніг.

14.5. Перыядычныя дадаткі да часопісаў, якія выдаюцца асобна і маюць індывідуальны загаловак, уласную нумарацыю і цану, улічваюцца як самастойныя часопісы або як выданні, якія прадаўжаюцца.

Калі дадатак выдаецца ў выглядзе кнігі, якая мае самастойнае значэнне, то ён улічваецца як асобны дакумент.

Дадаткі, збрашурраваныя з часопісам, або дадаткі, якія друкуюцца на яго старонках, асобна не ўлічваюцца.

15. Выданні, якія прадаўжаюцца, - гэта серыяльныя выданні, што выходзяць праз няпэўныя прамежкі часу па меры назапашвання матэрыялаў з аднолькава аформленымі нумараўнымі або датаванымі выпускамі і маюць агульную назуву.

Да выданняў, якія прадаўжаюцца, адносяцца штогоднікі, бюлетэні, веснікі, зборнікі навуковых прац і гэтак далей.

15.1. Адзінкі ўліку выданняў, якія прадаўжаюцца, - экзэмпляр і назва.

15.2. Улік выданняў, якія прадаўжаюцца і дзеляцца на серыі, ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным у падпункце 13.3 пункта 13.

15.3. Калі том выдання, якое прадаўжаецца, складаецца з асобных нумароў (выпускаў), не збрашурраваных разам, то адзінкай уліку з'яўляецца кожны асобны нумар (выпуск) і яго назва.

15.4. Улік дадаткаў да выданняў, якія прадаўжаюцца, ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным у падпункце 13.4 пункта 13.

16. Газета - перыядычнае тэкставае выданне, якое выходзіць звычайна праз невялікія прамежкі часу, змяшчае афіцыйныя матэрыялы, аператыўную інфармацыю і артыкулы па актуальных грамадска-палітычных, навуковых, вытворчых і іншых пытаннях, а таксама літаратурныя творы, ілюстрацыі, фотаздымкі і рэклamu.

16.1. Адзінкамі ўліку газет з'яўляюцца гадавы камплект і назва.

Калі падпіска была зроблена на адзін квартал або паўгоддзе і больш не працягвалася, то адзінкамі ўліку з'яўляюцца гэтыя камплекты (квартальны, паўгадавы).

16.2. Адзінкамі ўліку асобных разрозненых нумароў унікальных газет з'яўляюцца экзэмпляр (нумар, выпуск) і назва газеты.

16.3. Улік неперыядычных дадаткаў да газет ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным у падпункце 13.4 пункта 13.

16.4. Асобна выдадзеныя перыядычныя дадаткі да газет, якія маюць індывідуальныя загалоўкі і ўласную нумарацыю, улічваюцца як самастойныя часопісы, газеты.

17. Нотны дакумент - выданне, большую частку якога займае нотны запіс музычных твораў з тэкстам ці без яго.

Нотны дакумент лічыцца кнігай, калі гэта:

рэпертуарны зборнік (п'есы, вершы, апавяданні і нотны матэрыял);

літаратурна-музычны мантаж;

дапаможнік па тэхніцы танца з нотнымі дадаткамі;

спеўнік без нот;

выданне музычна-тэарэтычнага, тэарэтычнага або метадычнага харектару, у якім нотны тэкст з'яўляецца ілюстрацыяй.

17.1. Адзінкі ўліку нотных дакументаў - экзэмпляр і назва.

Адной уліковай адзінкай лічыцца:

камплект партытуры і асобных партый, якія выдадзены ў агульнай выдавецкай папцы, вокладцы, манжэтцы або асобна, але з агульнымі выхаднымі звесткамі і агульнай цаной; выданні для саліруючага інструмента з суправаджэннем пры наяўнасці сольнай партыі, укладзенай у выданне.

17.2. Улік мнагатомных нотных дакumentаў ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным у падпункце 13.2 пункта 13.

17.3. Улік серыяльных нотных дакументаў ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным у падпункце 13.3 пункта 13.

17.4. Улік нотных дадаткаў, а таксама дадаткаў да нотных дакументаў ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным у падпункце 13.4 пункта 13.

17.5. Улік нотных канвалютаў ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным у падпункце 13.5 пункта 13.

18. Выяўленчныя дакументы - гэта выданні, большасць аб'ёму якіх займае відарыс з кароткім тэкстам або без яго, - выяўленчныя плакаты, гравюры, літаграфіі, лубкі, выяўленчныя рэпрадукцыі, мастацкія паштоўкі, прыкладная графіка, мастацкія і дакументальныя фотаматэрыялы, чарцяжы, дыяграмы, схемы.

18.1. Асноўныя адзінкі ўліку выяўленчых дакументаў - экзэмпляр і назва.

18.2. Улік выяўленчых дакументаў, аб'яднаных агульнай выдавецкай папкой (вокладкай, манжэткай), ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным у пункце 21.

18.3. Улік выяўленчых альбомаў, выдадзеных у некалькіх тамах (выпусках, частках), ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным у падпункце 13.2 пункта 13.

18.4. Улік серыяльных выяўленчых дакументаў ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным у падпункце 13.3 пункта 13.

18.5. Тлумачальныя запіскі да выяўленчых дакументаў асобна не ўлічваюцца.

19. Картаграфічныя дакументы - гэта выданні, большую частку аб'ёму якіх займаюць картаграфічныя відарысы, - карты, картасхемы, планы, атласы і гэтак далей.

19.1. Адзінкі ўліку картаграфічных дакументаў - экзэмпляр і назва;

19.2. Карта, выдадзеная на некалькіх аркушах, якія патрабуюць склейвання і аб'яднаны агульным загалоўкам, улічваецца як адзін экзэмпляр і адна назва.

19.3. Улік мнагатомных (мнагааркушных) картаграфічных дакументаў ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным у падпункце 13.2 пункта 13.

19.4. Улік серыяльных картаграфічных дакументаў ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным у падпункце 13.3 пункта 13.

19.5. Улік картаграфічных дакументаў, выпушчаных у выглядзе дадаткаў, ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным у падпункце 13.4 пункта 13;

19.6. Тлумачальныя запіскі і паказальнікі да картаграфічных дакументаў асобна не ўлічваюцца.

20. Нарматыўныя вытворча-практычныя дакументы - гэта выданні, якія змяшчаюць нормы, правілы і патрабаванні ў розных сферах вытворчай дзейнасці. Да нарматыўных вытворча-практычных дакументаў адносяцца: стандарты, тэхнічныя ўмовы, апісанні да аўтарскіх пасведчанняў, патэнты, тыповыя праекты і чарцяжы, каталогі прамысловага абсталявання і вырабаў, прэйскуранты на матэрыялы, абсталяванне і вырабы і гэтак далей.

20.1. Адзінкі ўліку нарматыўных вытворча-практычных дакументаў - экзэмпляр і назва.

20.2. Тыповыя праекты і чарцяжы на адзін аб'ект, якія выкананы ў выглядзе нумараваных выпускаў (альбомаў), улічваюцца па прынцыпу мнагатомных выданняў.

20.3. Улік стандартаў і каталогаў прамысловага абсталявання і вырабаў, якія выпускаюцца ў выдавецкай папцы (вокладцы), што аб'ядноўвае іх, ажыццяўляеца ў парадку, прадугледжаным у пункце 21.

21. Кожная адзінка друкаваных відаў дакументаў, якая ўваходзіць у выдавецкую папку, улічваеца як асобны экзэмпляр толькі пры наяўнасці самастойнай назвы і цаны.

22. Неапублікованыя дакументы, што збіраюцца і захоўваюцца ў фондах бібліятэк, - дакumentы, якія не тыражуюцца з дапамогай друкарскіх і іншых спосабаў і захоўваюцца ў рукапісным, машынапісным выглядзе або на мікроформе (рукапісныя кнігі, архіўныя дакументы; матэрыялы, якія з'яўляюцца ў працэсе работы арганізацый, навукова-даследчых устаноў; навукова-тэхнічныя справаздачы, а таксама справаздачы аб выніках закончаных навукова-даследчых і іншых работ, або камандзіроўках; дэпаніраваныя рукапісы; дысертацыі; інфармацыйныя карты і гэтак далей).

22.1. Улік неапублікованых дакumentaў ажыццяўляеца ў парадку, прадугледжаным у падпункце 13.1 пункта 13.

22.2. Улік неапублікованых дакumentaў, якія збрашуваны або захоўваюцца ў агульнай папцы, ажыццяўляеца ў парадку, прадугледжаным у пункце 21.

22.3. Для канструктарскай документацыі экзэмплярам, а значыць і адзінкай уліку, з'яўляеца чарцёж або камплект канструктарскіх дакumentaў.

23. Аўдыёвізуальныя (далей - АВ-дакumentы) - гэта носьбіты вобразнай, гукавой і вобразна-гукавой інфармацыі, для ўспрымання якой неабходна выкарыстанне спецыяльных тэхнічных сродкаў. Да АВ-дакumentaў адносяцца матэрыялы для аўдыравання (грампласцінкі, магнітныя плёнкі, касеты, кампакт-дыскі), візуальныя матэрыялы (дывязітывы, неагучаныя кіна- і відэофільмы, галаграмы) і камбінованыя АВ-дакumentы (агучаныя кінакарціны і відэазапісы).

23.1. Кожная самастойная адзінка АВ-дакumentaў (грампласцінка, магнітная фанаграма, відэофільм, кінафільм і іншыя) улічваеца як адна назва і адзін экзэмпляр незалежна ад колькасці запісаных на ёй твораў згодна з дадаткам 1.

23.2. Камплект АВ-дакumentaў, якія аб'яднаны загалоўкам і цаной, улічваеца як адна назва і адзін экзэмпляр незалежна ад колькасці састаўляючых адзінак і відаў уключаных у камплект матэрыялаў (грампласцінак, касет, рулонаў, дывязітываў) згодна з дадаткам 1.

У мэтах захаванасці частак, якія складаюць камплект, на кожнай з іх прастаўляеца інвентарны нумар, прысвоены ўсяму камплекту, а праз дэфіс - парадкавы нумар кожнай адзінкі камплекта.

23.3. АВ-дакument, які выходзіць у якасці дадатку і не мае самастойнага значэння, асобнаму ўліку не падлягае.

24. Электронны дакument - дакument, на якім змешчана інфармацыя, прызначаная для ўспрымання з дапамогай адпаведных тэхнічных і праграмных сродкаў. Электронны дакument уяўляе сабой сукупнасць даных, якія змешчаны ў памяці ЭВМ або запісаны

сродкамі электроннай вылічальнай тэхнікі на машыначытаемы носьбіт (дыскету, CD-ROM, DVD-ROM і гэтак далей) і аформлены ва ўстаноўленым парадку.

Кнігі, часопісы і базы даных на CD-ROMax, DVD-ROMax улічаюцца як электронныя документы.

24.1. Асноўнымі адзінкамі ўліку электронных документаў з'яўляюцца назва і экзэмпляр згодна з дадаткам 2.

24.2. Улік электронных документаў, якія з'яўляюцца дадаткамі да твораў друку, ажыццяўляеца ў парадку, прадугледжаным у падпункце 13.4 пункта 13.

25. Мікраформы (мікрафільмы, мікрафішы, мікракарты, ультрамікракарты і іншыя) - фотадокументы, якія пры выкарыстанні патрабуюць адпаведнага павелічэння пры дапамозе мікраграфічнай тэхнікі.

25.1. Асноўнымі адзінкамі ўліку мікраформ з'яўляюцца назва і экзэмпляр.

Глава 3. Прыём і перадача новых паступлений

26. Усе документы, якія паступаюць у бібліятэку, прымаюцца па суправаджальнаму документу (рахунак, накладная, акт і гэтак далей), за выключэннем документаў, якія атрымліваюцца па падпісцы, а таксама ў дар. Запісы ў суправаджальным документе звяраюцца з прозвішчамі аўтараў і загалоўкамі, цаной і колькасцю экзэмпляраў атрыманых документаў. Пры адсутнасці на іх цаны апошняя пераносіцца з суправаджальнага документа на бібліятэчны документ (экзэмпляр).

27. У выпадку выяўлення разыходжанняў са звесткамі суправаджальных документаў, а таксама прысланых без заказу непатрэбных бібліятэцы або дэфектных экзэмпляраў у трохдзённы тэрмін складаецца акт з абавязковымі подпісамі адказнай за іх прыём асобы і прадстаўнікоў фондавай камісіі згодна з дадаткам 3.

28. На документы, якія паступілі ў бібліятэку без суправаджальнага документа (абавязковыя бясплатныя экзэмпляр, документы, атрыманыя ў дар і гэтак далей), пасля праверкі іх прыгоднасці да выкарыстання складаецца акт згодна з дадаткам 4, а кошт прынятых документаў на момант іх атрымання вызначаецца фондавай камісіяй.

29. Усе документы, якія ўключаюцца ў фонд бібліятэкі, маркіруюцца. Пры гэтым могуць быць выкарыстаны штэмпелі, кніжныя знакі, індывідуальныя машыначытаемыя штрыхавыя коды і гэтак далей.

30. Штэмпель ставіцца на тытульным лісце, а пры яго адсутнасці - на першай старонцы пад загалоўкам або на адвароце, на 17-й і апошній старонках выдання кніжнага тыпу, на этикетцы першага боку грампласцінкі, на ўкладышы або ўпакоўцы да кампакт-дыска, CD-ROM, DVD-ROM, на катушцы, касеце магнітафоннай стужкі, на этикетцы дыскеты, дыяфільма, фільмакопіі, мікрафільма, відэофільма, на рамцы дыяпазітыва (слайда), пры гэтым нельга дапускаць пашкоджання тэксту або ілюстрацыі. На мікраформах штэмпель не ставіцца. Выкарыстоўваюцца штэмпелі згодна з дадаткам 5.

Бібліятэчныя надпісы і пячаткі на рэдкіх документах абмяжоўваюцца мінімумам, неабходным для атаясамлівання адзінак захоўвання фонду. Інвентарны нумар і пячатка ставяцца ў левым ніжнім рабжку адвароту тытульнага ліста кнігі. На выяўленчых документах штэмпель і інвентарны нумар прастаўляюцца на адваротнай старонцы вокладкі альбома, рэпрадукцыі ці паштоўкі.

Цэнтральная бібліятэка (далей - ЦБ) і бібліятэкі-філіялы ЦБС дадаткова прастаўляюць свой штэмпель на адвароце тытульнага ліста.

31. Пасля заканчэння зверкі атрыманай партыі з суправаджальным документам, падліку колькасці экземпляраў і іх маркіроўкі ажыццяўляецца індывідуальны і сумарны ўлік і афармляеца разліковы документ з бухгалтэрыяй. Форма разліковага документа пры

рабоце ў аўтаматызаваным рэжыме выкарыстоўваецца згодна з дадаткам 6. Ва ўмовах работы ў ручным рэжыме разліковым можа быць суправаджальны дакумент, на адвароце якога робіцца наступны запіс:

"Атрымана ____ экзэмпляраў на суму ____ рублёў. З іх ____ экзэмпляраў на суму ____ рублёў балансаваму ўліку не падлягаюць. Запіс у кнізе сумарнага ўліку № ____ ад ____.". (дата)

Разліковы дакумент любой формы падпісваецца загадчыкам аддзела камплектавання (пры адсутнасці аддзела - адказным за камплектаванне) і перадаецца ў бухгалтэрю.

32. Бухгалтэрыя бярэ на балансавы ўлік кошт уключаных у бібліятэчны фонд адзінак захоўвання ў адпаведнасці з указанымі ў разліковым дакуменце звесткамі. У кошт дакументаў не ўключаюцца накладныя выдаткі (кошт бібліятэчнай апрацоўкі, пераплёту, выкананых бібліятэкай ці бібліятэчным калектарам, паштовых і транспартных паслуг).

33. Перадача партый або асобных дакументаў з аддзела камплектавання ў структурныя падраздзяленні бібліятэкі, філіялы ЦБС ажыццяўляецца па прынятых у ёй формах: акт-пуцёўкі, накладныя, індывідуальныя лісты, ведамасці ўліку і гэтак далей. Прыкладная форма акта-пуцёўкі прыведзена згодна з дадаткам 7.

Глава 4. Індывідуальны ўлік

34. Формамі індывідуальнага ўліку з'яўляюцца:

электронная інвентарная кніга, якая змяшчае ўсю неабходную для індывідуальнага ўліку інфармацыю, з магчымасцю раздрукоўкі копій на паперы;
друкаваная (кніжная) інвентарная кніга згодна з дадаткам 8;
карточная (рэгістрацыйная картатэка) згодна з дадаткам 9.

35. Інвентарная кніга як у электроннай форме, так і ў друкаванай вядзеца асобна на кожны від бібліятэчных дакументаў.

36. У ЦБС пры рабоце ў аўтаматызаваным рэжыме індывідуальны ўлік здзяйсняецца цэнтралізавана аддзелам камплектавання. Электронная інвентарная кніга з'яўляецца адзінай для ўсяго фонду. Кожны від дакументаў мае свой інвентарны рад. Унутры віда кожнаму дакументу ў парадку яго паступлення праграмна прысвойваецца чарговы (парадкавы) нумар. Асобна на бібліятэкі-філіялы электронныя інвентарныя кнігі не вядуцца. Па запыту можа здзяйсняцца раздрукоўка на папяровым носьбіце.

37. У ЦБС, якія працуяць у ручным рэжыме, аддзелы камплектавання вядуць інвентарную кнігу толькі на фонды ЦБ. Бібліятэкі-філіялы самастойна вядуць інвентарныя кнігі і надаюць свой парадкавы нумар кожнаму атрыманаму дакументу.

37.1. Інвентарная кніга ўяўляе сабой вопіс усіх дакументаў, якія паступілі ў бібліятэку. Запісы ў ёй размяшчаюцца ў храналагічным парадку паступлення і павінны весціся акуратна, разборлівым почыркам. Падчысткі не дапускаюцца. Памылкі перакрэсліваюцца, правільны надпіс робіцца зверху і завяраецца подпісам бібліятэкара ў графе "Заўвагі". Пры запісе ўказываюцца дата рэгістрацыі дакумента, інвентарны нумар, аўтар, назва і кошт кожнага дакумента ў адпаведнасці з прастаўленай ценой і звесткамі суправаджальнага дакумента.

37.2. Пры запісе некалькіх экзэмпляраў (дублетаў) аднаго і таго ж дакумента ва ўсіх графах, акрамя графы "Інвентарны нумар" і графы "Цана", прастаўляецца двукоссе. Калі запісваецца запар мнагатомнае выданне пад адной назвай, то акрамя двукосся неабходна ўказваць нумар тома, часткі, выпуску.

37.3. Пры пераносе запісаў дублетаў на наступную старонку звесткі аб дакуменце зноў паўтараюцца ва ўсіх графах.

37.4. Кожны экзэмпляр, што падлягае занясенню ў інвентарную кнігу, атрымлівае асобны, толькі яму прысвоены інвентарны нумар, які прастаўляецца ў адпаведнасці з парадкам, вызначаным у пункце 30.

37.5. У ЦБС для вызначэння прыналежнасці дакумента да фонду ЦБ або пэўнага філіяла побач з інвентарным нумарам праз працяжнік указваецца іх умоўнае абазначэнне (сігна) або прастаўляецца штэмпель адпаведнага структурнага падраздзялення ЦБС.

Нумары дакументаў, якія выбываюць з фонду бібліятэкі, у далейшым не выкарыстоўваюцца.

37.6. У граfe "Заўвагі" апрача выпраўленых памылак, дапушчаных пры запісе ў інвентарную кнігу, адзначаюцца рознага роду сур'ёзныя дэфекты, выяўленыя ў дакуменце, асаблівасці найбольш каштоўных дакumentаў, звесткі аб асобна выдадзеных дадатках і завяраецца подпісам бібліятэкара.

37.7. Кожная інвентарная кніга павінна быць правільна аформлена. На яе вокладцы і тытульным лісце бібліятэкам запаўняюцца наступныя звесткі: "Інвентарная кніга № _____", "Ад інвентарнага № _____ да інвентарнага № ____". На адвароце апошній старонкі робіцца запіс: "У гэтай інвентарнай кнізе налічваецца _____ старонак", які завяраецца подпісам дырэктара ЦБС і пячаткай. Інвентарная кніга замене не падлягае.

38. Формай індывідуальнага ўліку перыядычных выданняў пры работе як у аўтаматызаваным рэжыме, так і ўручным з'яўляецца рэгістрацыйная картатэка, якая складаецца з двух раздзелаў: 1) улік паступаючых часопісаў; 2) улік паступаючых газет. У ЦБС, якія працуюць у аўтаматызаваным рэжыме, у якасці рэгістрацыйной картатэкі на перыёдыку выкарыстоўваецца база даных (далей - БД) "Падпіска".

39. У ЦБС перыядычныя выданні паступаюць непасрэдна ў бібліятэкі. Інфармацыя аб гэтым абагульняецца аддзелам камплектавання ЦБС у зводнай рэгістрацыйнай картатэцы перыядычных выданняў. Пры работе ўручным рэжыме на правым баку кожнай карткі прастаўляецца колькасць выпісаных камплектаў кожнай назвы на ЦБС, а на адвароце - іх размеркаванне па сістэме згодна з дадаткам 10.

40. У ЦБС, якія працуюць уручным рэжыме, аддзелам камплектавання вядзецца ўліковы каталог. З пераходам на інвентарныя кнігі вядзенне ўліковага каталога як фінансавага документа спынена. Яго рэтраспектыўная частка належыць захоўванню ў адпаведнасці з правіламі захоўвання фінансавых дакументаў. За ўліковым каталогам застаецца функцыя службовага алфавітнага каталога. Карткі на новыя паступленні павінны змяшчаць інфармацыю аб месцаахаджанні кожнага экзэмпляра бібліятэчных дакументаў.

40.1. На кожны бібліятэчны дакумент у каталоге афармляецца асобная каталожная картка згодна з дадаткам 11. На адным баку карткі змяшчаюцца поўнае бібліографічнае апісанне дакумента, цана, абазначаная ў суправаджальным дакуменце, тыраж.

Адваротны бок карткі падзяляецца на дзве часткі. Верхняя разлінейваецца на квадраты адпаведна колькасці структурных падраздзяленняў ЦБ і філіялаў у ЦБС, умоўныя абазначэнні якіх вызначае ЦБ. У сетцы адзначаецца размеркаванне атрыманых экзэмпляраў дакумента.

Ніжняя частка адлюстроўвае рух агульнай колькасці экзэмпляраў назвы, якія паступілі ў фонд ЦБС. У граfe "Год, нумар запісу ў кнізе сумарнага ўліку бібліятэчнага фонду, колькасць экзэмпляраў, якія паступілі" прастаўляецца дзве апошнія лічбы года, праз працяжнік - нумар запісу партыі, у складзе якой паступіў дакумент, а затым, таксама праз працяжнік, - колькасць экзэмпляраў гэтага выдання, напрыклад: 01-7-24.

Пры выбыцці дакумента ў граfe "Нумар акта, колькасць экзэмпляраў, якія выбылі" адзначаецца нумар акта і праз працяжнік - колькасць экзэмпляраў, якія выбылі.

Пры работе ў аўтаматызаваным рэжыме звесткі аб размеркаванні паступленняў збіраюцца ў ЭВМ у табліцы размеркавання дакументаў па структурных падраздзяленнях, якая знаходзіцца ў камп'ютэрнай базе. На аснове даных табліцы размеркавання дакументаў па структурных падраздзяленнях праграмна фарміруецца і раздрукоўваецца зводная ведамасць уліку размеркавання дакumentaў па ЦБС. Прыкладная форма прыведзена згодна з дадаткам 12.

40.2. Кожны від дакументаў мае самастойны рад у каталоге і выдзяляецца за цэнтральным раздзяляльнікам з адпаведным надпісам, напрыклад, "электронныя дакументы", "АВ-документы", "ноты", "карты" і гэтак далей, за якім ставяцца карткі з апісаннем дакумента адпаведнага віду.

40.3. У асобны рад таксама выдзяляюцца карткі на дакументы, якія не бяруцца на баланс. Пасля сумарнага уліку на кожны з іх заводзіцца самастойная картка. Безбалансавыя (нефандуемыя) дакументы інвентарны нумар не атрымоўваюць.

40.4. Доступ да ўліковага каталога дазваляецца толькі супрацоўнікам аддзела камплектавання і апрацоўкі. Адказнасць за яго захаванасць ускладаецца на кірауніка аддзела.

Глава 5. Сумарны ўлік

41. Сумарнаму ўліку бібліятэчнага фонду падлягаюць усе дакументы, якія ўключаюцца і выключаюцца з яго.

42. У мэтах аналізу расходавання сродкаў на камплектаванне ў сумарны ўлік уводзіцца паказчык кошту новых паступленняў у адзіны фонд і фонды структурных падраздзяленняў.

43. Сумарныя звесткі аб фондзе і яго руху фіксуюцца ва ўліковай форме (як электроннай, так і друкаванай) у трох частках:

Частка 1. Паступленне ў фонд

Частка 2. Выбыццё з фонду

Частка 3. Вынікі руху фонду.

44. Пры работе ў аўтаматызаваным рэжыме сумарны ўлік здзяйсняецца шляхам накаплення ў ЭВМ звестак аб паступленнях, стане фонду і яго руху.

Электронная кніга сумарнага ўліку (ведамасць сумарнага ўліку) вядзецца толькі на адзіны фонд. Прыкладная форма прыведзена згодна з дадаткам 13. Асобна на філіялы ведамасці сумарнага ўліку не вядуцца. Пры неабходнасці выніковыя даныя за адпаведны перыяд выводзяцца на папяровы носьбіт.

Цана ўказваецца толькі на новыя паступленні.

Ведамасць сумарнага ўліку можа быць формай справаздачы перад адміністрацыяй і бухгалтэрыяй.

45. Формай сумарнага ўліку ў ручным рэжыме з'яўляецца кніга сумарнага ўліку бібліятэчнага фонду згодна з дадаткам 14. Кожная партыя дакументаў па меры паступлення рэгулярна запісваецца ў першай частцы на асобным радку пад чарговым нумарам.

45.1. Зводныя звесткі аб часопісах, газетах і выданнях органаў навукова-тэхнічнай інфармацыі, якія паступілі за год, рэгіструюцца ў першай частцы кнігі сумарнага ўліку бібліятэчнага фонду ў канцы года. Падставай для ўнясення перыядычных выданняў у кнігу сумарнага ўліку бібліятэчнага фонду з'яўляецца акт.

Кожнае структурнае падраздзяленне ЦБС у канцы года па рэгістрацыйнай картатэцы падлічвае колькасць атрыманых перыядычных выданняў і складае згодна з дадаткам 15

акт, які перадаецца ў аддзел камплектавання цэнтральнай бібліятэкі для ўніяснення ў кнігу сумарнага ўліку бібліятэчнага фонду адпаведных структурных падраздзяленняў.

45.2. Нумарацыя запісаў аб паступленні ў фонд штогод пачынаецца з 1. Нумарацыя запісаў аб выбыцці з фонду пачынаецца з № 1 і працягваецца з году ў год ва ўзрастаючым парадку незалежна ад прычын выбыцця.

45.3. У першай і другой частках кнігі сумарнага ўліку бібліятэчнага фонду вынікі падводзяцца ў канцы кожнай стронкі або ў канцы пэўнага каляндарнага перыяду (памесячна, за квартал, за год).

45.4. У адпаведнай графе кнігі сумарнага ўліку бібліятэчнага фонду супрацоўнік бухгалтэры распісваецца аб прыёме дакумента на набытую партыю ці тую, што выбыла.

45.5. Па заканчэнні кожнага года падводзяцца вынікі паступлення і выбыцця за год, якія пераносяцца ў трэцюю частку кнігі сумарнага ўліку бібліятэчнага фонду. Трэцяя частка запаўняецца не радзей аднаго разу ў год.

45.6. У ЦБС кнігі сумарнага ўліку бібліятэчнага фонду вядуцца аддзелам камплектавання на ўсю сістэму, а таксама асобна на фонды ЦБ і бібліятэк-філіялаў.

Глава 6. Выключэнне дакументаў

46. Неабходнай умовай для аптымізацыі якасці бібліятэчнага фонду з'яўляеца своечасовае выяўленне і выключэнне дакументаў. Гэта правіла не распаўсюджваецца на дэпазітарныя фонды.

47. Адбор і выключэнне дакументаў з бібліятэчнага фонду ажыццяўляюцца работнікамі бібліятэк з удзелам членаў фондавай камісіі.

48. Акт на выключэнне дакументаў пасля падпісання яго ўсімі членамі камісіі зацвярджаецца кіраўніком бібліятэкі (дырэктарам, загадчыкам, дырэктарам ЦБС).

49. У бібліятэках прадпрыемстваў, арганізацый, устаноў акты зацвярджаюць іх кіраўнікі.

50. Кіраўнікі бібліятэк, ЦБС, а таксама службовыя асобы органаў культуры, прадпрыемстваў, арганізацый, устаноў, якія зацвердзілі акт на выключэнне літаратуры, нясуць асабістую адказнасць за правільнасць выключэння дакументаў з бібліятэчных фондаў.

51. Выключэнне дакumentaў з бібліятэчнага фонду можа весціся па наступных прычынах:

устарэлыя па зместу;

няпрофільныя;

зношаныя;

празмерна дублетныя;

дэфектныя;

страчаныя;

заканчэнне тэрміну захоўвання;

пераведзены ў фонд іншага структурнага падраздзялення.

52. Устарэлыі па зместу лічацца дакументы, якія страцілі сваю актуальнасць, навуковую, вытворчую і практычную каштоўнасць (кніжныя помнікі ўстарэлыі лічыцца не могуць). Да ўказаных выданняў адносяцца:

навуковая, навукова-папулярная, вытворчая, вучэбная, вучэбна-метадычная, даведачная тэхнічнае літаратура, устарэлая ў навуковых і вытворчых адносінах і непрыгодная для практычнага выкарыстання (калі ў новых выданнях адсутнічаюць важныя звесткі: схемы, чарцяжы, табліцы, ілюстрацыі і гэтак далей, якія ёсць у папярэdnіх, то папярэdnія выданні не трэба выключаць з фонду бібліятэкі), устарэлыя метадычныя распрацоўкі, памяткі, праграмы, адмененныя нормы; устарэлыя правілы тэхнічнай эксплуатацыі,

прэйскуранты, вытворчыя інструкцыі, цэннікі, розная тэхнічная дакументацыя і гэтак далей;

брашуры, буклеты, лістоўкі, неапублікованыя і іншыя матэрыялы па тэхнолагіі вытворчасці, як правіла, праз 5 гадоў пасля выхаду з друку;

папулярныя выданні па прыродазнаўчых навуках, медыцыне пры наяўнасці выданняў, якія харектарызуюць тэму, праблему з новых, больш сучасных навуковых пазіцый; асобныя віды нарматыўных вытворча-практычных дакументаў, а таксама інфармацыйныя выданні з указаннем тэрміну дзеяння (пасля заканчэння вызначаных тэрмінаў);

падручнікі і вучэбныя дапаможнікі, якія не ўваходзяць у штогадовы пералік падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў, прыгодных для выкарыстання ў школьніх бібліятэчных фондах у навучальным годзе;

падручнікі і вучэбныя дапаможнікі, даведнікі і матэрыялы для паступаючых у вышэйшыя і сярэдняя спецыяльныя навучальныя ўстановы - пасля выхаду ў свет дапоўненых і перапрацаваных выданняў;

інструкцыі, статуты, памяткі, палажэнні, кіраўніцтвы, падручнікі, вучэбна-метадычныя дапаможнікі і іншая масавая літаратура па ваеннай справе, выданні і матэрыялы па пытаннях грамадзянскай абароны і гэтак далей, якія стравілі сваё практичнае значэнне пасля выхаду ў свет дапоўненых і перапрацаваных выданняў;

палітычная літаратура і матэрыялы да рэферэндумаў, выбараў і іншых палітычных кампаній, якія стравілі актуальнасць, навуковую і гістарычную значнасць; неапублікованыя матэрыялы, пераклады, справаздачы аб камандзіроўках, матэрыялы семінараў і гэтак далей пасля 10 гадоў захоўвання; каталогі на прамысловое абсталяванне на папяровых носьбітах - пасля 5 гадоў захоўвання, на мікроносьбітах - пасля 10 гадоў або па меры замены абсталявання, прыстэндавыя матэрыялы рэспубліканскага выставачнага цэнтра - пасля 5 гадоў захоўвання.

53. Няпрофільнымі лічацца дакументы, якія не адпавядаюць профілю камплектавання канкрэтнай бібліятэкі.

54. Зношанымі лічацца дакументы, якія прыйшлі ў непрыгодны для выкарыстання стан і не падлягаюць рэстаўрацыі, або калі іх аднаўленне эканамічна немэтазгодна.

55. Празмерна дублетнымі лічацца дакumentы з залішняй экзэмплярнасцю для канкрэтнай бібліятэкі.

56. Дэфектнымі лічацца дакumentы, якія прыйшлі ў частковую непрыгоднасць пры выкарыстанні або маюць прыкметы паліграфічнага браку (прапушчаныя старонкі, няправільна збрashураваныя лісты і гэтак далей).

57. Страчанымі лічацца дакumentы, якія згублены або не вернуты чытачамі (па прычынах змены месца жыхарства ці смерці), пропалі пры перасылках, зніклі ва ўмовах адкрытага доступу чытачоў да фонду, а таксама тыя, якія адсутнічаюць па невядомых прычынах (недахоп).

58. Па прычыне заканчэння тэрміну захоўвання могуць выключыцца з фонду бібліятэкі часопісы, газеты, а таксама дакumentы, якія не ўзяты на баланс.

З фондаў публічных бібліятэк выключаюцца:

камплекты рэспубліканскіх і замежных газет - пасля 3 гадоў захоўвання;

камплекты грамадска-палітычных, літаратурна-мастацкіх і іншых часопісаў - пасля 5 гадоў захоўвання.

Камплекты мясцовых газет абласныя, гарадскія і раённыя бібліятэкі захоўваюць пастаянна.

Іншыя бібліятэкі, зыходзячы з канкрэтных умоў, самастойна вызначаюць тэрміны захоўвання часопісаў, газет, а таксама дакументаў, якія не былі ўзяты на баланс.

59. Выключэнне дакументаў па прычыне пераводу ў фонд іншага структурнага падраздзялення здзяйсняеца толькі ўнутры адзінага фонду.

У ЦБС гэта правіла прымяняеца, калі закрываеца бібліятэка-філіял, а яе фонд размяркоўваеца па тых філіялах, якія працягваюць сваю дзейнасць.

Пры работе ў аўтаматызаваным рэжыме перамяшчэнне дакументаў з фонду ў фонд здзяйсняеца праграмна шляхам замены кодаў адпаведных структурных падраздзяленняў бібліятэкі або яе філіялаў.

Пры работе ў ручным рэжыме перадача з фонду ў фонд фіксуеца ў кнігах сумарнага ўліку бібліятэчнага фонду толькі тых структурных падраздзяленняў, якія задзейнічаны ў гэтым працэсе. У кнізе сумарнага ўліку бібліятэчнага фонду, якая вядзеца на ўвесь фонд, ніякіх запісаў не робіцца.

60. Кожны раздзел бібліятэчнага фонду вывучаеца шляхам суцэльнага прагляду, падчас якога вызначаеца фізічны стан кожнага дакумента, яго асноўныя характеристыстыкі (час і месца выдання, тэматыка, наяўнасць краязнаўчага матэрыялу і гэтак далей), інтэнсіўнасць яго выкарыстання чытачамі. Адабраныя дакументы сістэматызуеца камісіяй па прычынах выбыцця, якія ўказаны ў пункце 51, і афармляеца актамі згодна з дадаткам 16. Да кожнага акта прыкладаеца дадатак, які можа ўяўляць сабой спіс дакументаў, тытульныя лісты, кніжныя фармуляры і гэтак далей. Спіс дакументаў афармляеца згодна з дадаткам 17. У адзін акт дазваляеца ўключаць дакументы, якія спісваюцца толькі па адной прычыне.

Выключэнне (спісанне) здзяйсняеца ў бібліятэцы па той цане, па якой дакумент быў набыты бібліятэкай. Выключаныя з бібліятэчнага фонду дакumentы здымаюцца з балансу бухгалтэryяй у адпаведнасці з існуючым заканадаўствам.

Бібліятэчныя фонды пераацэнцы не падлягаюць.

61. Выключэнне дакументаў, згубленых або пашкоджаных чытачамі, праводзіцца штогод на падставе запісаў у фармулярах або іншых формах уліку чытачоў, якія пацвярджаюць страту, а таксама звестак журнала ўліку дакументаў, якія прыняты ад чытачоў замест страчаных, якія вядзеца згодна з дадаткам 18. Акт на выключэнне афармляеца адначасова з актам на прыём дакументаў, якія паступілі замест згубленых. У дадатках да актаў неабходна ўказваць першапачатковую цану дакументаў і цану, устаноўленую фондавай камісіяй на момант іх замены.

62. Выключэнне дакументаў, якія не вернуты чытачамі (у выпадку смерці чытача або адсутнасці звестак аб новым месцы жыхарства, работы, вучобы), праводзіцца па акту на падставе дакументаў, якія пацвярджаюць немагчымасць спагнання запазычанасці (даведкі ЗАГСа, даведачнага бюро, сельсавета, а таксама зафіксаваныя ў фармуляры чытача напаміны аб звароце дакументаў, якія былі накіраваны бібліятэкай на адрес чытача ў выглядзе заказнога ліста або паштоўкі з уведамленнем). Адпаведныя дакументы прыкладаюцца да акта.

63. Выключэнне дакументаў, якія пашкоджаны ў выніку аварыі або стыхійнага бедства, праводзіцца на падставе дакумента, складзенага прадстаўнікамі адпаведных органаў, якія прыбылі на месца здарэння.

64. Па выніках праверкі фонду дазваляеца выключэнне дакументаў, страчаных па невядомых прычынах, у тым ліку з адкрытага доступу, на суму, якая вызначаеца з разліку не больш за 0,01% ад агульнай кнігавыдачы, памножанай на сярэдні за апошні год кошт кнігі. Агульная кнігавыдача вызначаеца шляхам падсумавання ўсіх гадавых кнігавыдач за правераны перыяд.

Акт зацвярджае кіраўнік бібліятэкі. У выпадку перавышэння дадзенага нарматыву (0,01%) прымаюцца меры па пакрыццю страт.

65. Пры выключэнні аўдыёвізуальных і электронных документаў неабходна ўлічваць тэрмін прыгоднасці пры нармальных умовах захоўвання:

для магнітных стужак - 10-15 гадоў;
для грампласцінак - прайграванне 100 разоў;
для фотаплёнкі каляровай - 5-30 гадоў;
для фотаплёнкі чорна-белай - 10-140 гадоў;
для відэакасеты - 7-12 гадоў;
для кампакт-дыскаў і CD-ROMаў - 100 гадоў.

Адбор і выключэнне фота- і мікраплёнак праводзіцца па выніках візуальнага контролю:
пажаўцелы фотаслой, выцвілы колер;

ліпкасць эмульсійнага слою, склейванне віткоў, асыпанне стужкі;

размякчэнне рулонаў;

нізкая якасць мікраплёнкі (скручванне і гэтак далей);
механічныя пашкоджанні (разрывы, абломы і гэтак далей).

66. Документы, якія выбываюць з фонду, выключаюцца з уліковых форм толькі пасля атрымання зацверджанага акта аб выключэнні. Акт састаўляецца ў двух экзэмплярах. Першы экзэмпляр яго разам з дадаткам павінен захоўвацца ў аддзеле камплектавання, другі, без дадатка, перадаецца ў бухгалтэρью для спісання з балансу бібліятэкі.

Да акта аб выключэнні зношаных документаў, якія здадзены ў макулатуру, прыкладаецца квітанцыя нарыхтоўчай канторы.

У другой частцы кнігі сумарнага ўліку бібліятэчнага фонду, якая вядзеецца ў друкаванай форме, выбыццё документаў фіксуецца подпісам бухгалтара.

67. Зацверджаныя акты з дадаткамі з'яўляюцца падставай для выключэння документаў з кнігі сумарнага ўліку бібліятэчнага фонду, інвентарных кніг, каталогаў і картатэк або аналогічных электронных форм у залежнасці ад таго, па якой тэхналогіі працуе бібліятэка.

Выключэнне павінна пачынацца адразу пасля падпісання акта і здзяйсняцца ў самы кароткі тэрмін (не пазней аднаго месяца).

68. Выключаныя з фондаў бібліятэк празмерна дублетныя і няпрофільныя документы перадаюцца ў абменныя фонды для пераразмеркавання, а пры адсутнасці попыту на іх з боку бібліятэк - для продажу. Незапатрабаваныя документы рэалізуюцца як другасная сырэвіна.

69. Грошы, атрыманыя за продаж документаў, якія набыты за кошт бюджету, а таксама за макулатуру, пералічваюцца ў даход адпаведнага бюджету.

Раздел II. Захаванасць бібліятэчных фондаў

Глава 7. Агульныя палажэнні

70. Адказнасць за захаванасць бібліятэчных фондаў нясуць кіраўнікі тых дзяржаўных устаноў, прадпрыемстваў, навуковых, культурна-асветніцкіх, навучальных устаноў і грамадскіх аб'яднанняў, у непасрэдным распараджэнні якіх знаходзяцца бібліятэкі, а таксама дырэкторы (загадчыкі) бібліятэк.

71. Кіраўнікі дзяржаўных устаноў, прадпрыемстваў, навуковых, культурна-асветніцкіх, навучальных устаноў і грамадскіх аб'яднанняў, што маюць у сваім распараджэнні бібліятэкі, павінны стварыць умовы для забеспячэння арганізацыі правільнага ўліку і захоўвання бібліятэчнага фонду, а таксама пераплёту кніг і правядзення санітарна-

гігіенічнай апрацоўкі фонду: выдзяляць бібліятэцы ізаляваныя, прыстасаваныя для захоўвання кніг памяшканні, спецыяльнае абсталяванне і бібліятэчную тэхніку.

Дыректар (загадчык) бібліятэкі забяспечвае правільную арганізацыю ўліку і захоўвання бібліятэчнага фонду ў адпаведнасці з гэтай Інструкцыяй.

72. Работа па захоўванню фонду вядзеца пад кантролем і пры ўдзеле фондавай камісіі. Яна ствараеца з найбольш кваліфікованых работнікаў бібліятэк, бухгалтарскіх службаў, спецыялістаў розных галін навукі, вытворчасці, кніжнага гандлю і зацвярджаеца органамі кіравання або кіраўніком прадпрыемства, арганізацыі, установы, у распараджэнні якіх знаходзіцца бібліятэка.

73. Функцыі фондавай камісіі:

садзейнічанне павышэнню эфектунасці і ўдасканаленню тэхналогіі фарміравання фонду;

разгляд проблемных пытанняў арганізацыі і структуры фонду; разгляд праектаў рэгламентуючых дакументаў і метадычных матэрыялаў па пытаннях фарміравання фонду, кантроль за іх укараненнем;

арганізацыя мерапрыемстваў па захоўванню фонду, аналіз яго стану;

складанне планаў праверкі фонду, кантроль за іх выкананнем;

аказанне метадычнай дапамогі структурным падраздзяленням у арганізацыі работы па выключэнню бібліятэчных дакументаў;

кантроль за вядзеннем уліковых дакументаў;

прагляд адабраных для спісання, перадачы, продажу бібліятэчных дакументаў;

візіраванне актаў на выключэнне бібліятэчных дакументаў (камісія мае права адхіліць прадстаўленыя структурнымі падраздзяленнямі акты на выключэнне дакументаў як недастаткова аргументаваныя);

вызначэнне кошту страчаных бібліятэчных дакументаў. Рашэнне камісіі аб ацэнцы выданняў і іншых матэрыялаў афармляеца актам. Ён з'яўляеца дакументам, які пацвярджае іх кошт;

вызначэнне ўмоў дагавораў, якія гарантуюць захаванасць бібліятэчных дакументаў пры арганізацыі выязных выставак, праглядаў, а таксама пры перадачы часткі фонду ў часовае карыстанне, аренду і гэтак далей.

Глава 8. Размяшчэнне і захоўванне фонду

74. Памяшканні для захоўвання фонду павінны знаходзіцца ў будынках, якія забяспечваюць тэмпературны і вільготнасны рэжым.

75. У кнігасховішчы бібліятэкі забараняеца:

уваходзіць у верхній вопратцы;

знаходзіцца пабочным асобам;

праводзіць сходы, нарады, іншыя мерапрыемствы;

захоўваць пабочныя рэчы, а таксама рэчы асабістага ўжытку: адзенне, абутак, прадукты харчавання.

76. Будынкі і памяшканні для захоўвання бібліятэчнага фонду павінны быць абсталяваны пажарнай і ахойной сігналізацыяй.

77. Кнігі, часопісы, газеты і іншыя дакументы павінны захоўвацца ў вертыкальным або гарызантальным становішчы і размяшчацца так, каб адлегласць ад іх да верхній паліцы была не менш за 2 см.

78. Брашуры, лістравыя і іншыя дакumentы невялікага аб'ёму і фармату, а таксама дакumentы, якія не падлягаюць падшыўцы, захоўваюць у кантэйнерах розных відаў,

форм і памераў. Тонкія сшыткавыя і ліставыя нотныя дакументы захоўваюцца гарызантальна ў спецыяльных каробках з адкідной накрыўкай.

79. Для захоўвання рэдкіх кніг прадугледжаюцца каробкі, папкі, футляры і гэтак далей на спецыяльным клеі, у склад якога ўваходзяць антыцвільныя і дэзінфекцыйныя рэчывы, а таксама папера для абгортвання, тканіна для пракладак у футляры.

80. Ліставыя і камплектныя выяўленчыя дакументы захоўваюць у папках, якія адпавядаюць іх памеру, на здвоеных стэлажах або ў спецыяльна абсталяваных шафах.

81. Мікрафільмы, мікрафішы захоўваюцца ў металічных або пластмасавых каробках у спецыяльных металічных шафах.

82. Грампласцінкі павінны ўтрымлівацца ў канвертах, каб пазбегнуць пылу, які выклікае растрэскванне. Кожная пласцінка засцерагаецца двумя пакрыццямі: унутраным поліэтыленавым пакетам і верхнім, зробленым з тоўстай паперы. Край унутранага пакета павінен быць павернуты да ўнутранай сценкі верхняга канверта. Кампакт-дыскі захоўваюцца ў каробках, у якіх яны набыты.

83. Грампласцінкі вінілітавыя размяшчаюцца ў вертыкальным становішчы ў асобных ячэйках спецыяльна абсталяваных драўляных стэлажоў. Каб пазбегнуць нераўнамернай нагрузкі і нахілення грампласцінак у адзін бок паліцы, шафы дзеляць на секцыі памерам 10-15 см (на 30-35 пласцінак). Вышыня і глыбіня секцыі павінны адпавядаць найбольшаму фармату пласцінкі - 35 см.

84. Гнуткія пласцінкі неабходна захоўваць у гарызантальным становішчы стосамі не больш за 20 экзэмпляраў.

85. Дыяфільмы і дыяпазітывы неабходна захоўваць у пластмасавых і металічных каробачках у каталожных ці спецыяльна абсталяваных шафах з паглыбленніямі цыліндрычнай формы.

86. Кінафільмы павінны ўтрымлівацца ў круглых металічных каробках або ў кардонных футлярах у гарызантальным становішчы на кніжных стэлажах ці ў шафах.

87. Магнітныя стужкі і дыскеты неабходна захоўваць у цэлафанавых пакетах, каробках з пластмасы або кардону на драўляных стэлажах ці ў шафах, водзаль ад вялікіх жалезных мас, каб пазбегнуць размагнічвання.

88. CD-ROMы, DVD-ROMы захоўваюцца ў вытворчай упакоўцы на кніжных стэлажах ці ў шафах.

89. Не дапускаецца захоўванне дакументаў у штабелях, складзіраванне на падлозе, падаконніках, лесвічных пляцоўках і іншых месцах, не прызначаных для гэтай мэты.

90. Асвятленне памяшканняў кнігасховішчаў можа быць натуральным і штучным. Пры натуральным асвятленні не дапускаецца пададанне на фонд прямых сонечных промняў. Стэлажы павінны быць размешчаны перпендыкулярна да вокнаў на адлегласці не менш за 60 см.

Пры штучным асвятленні нельга перавышаць нормы асветленасці. Электрычнае асвятленне забяспечваюць лямпы напальвання з разліку адна лямпа ў 40-60 Вт на кожныя 2 м міжстэлажных праходаў і па 75 Вт на кожныя 4-5 м у галоўным праходзе.

91. Пры захоўванні кніжных помнікаў абавязковай умовай з'яўляеца абмежаванне асвятлення. Вокны ў памяшканні, дзе яны захоўваюцца, забяспечваюцца святлозатрымлівымі прыстасаваннямі (матавае шкло, шторы): зашклёныя шафы і вітрыны - зялёнімі або іншымі шторамі, якія не прапускаюць святла. Ужыванне лямп дзённага святла як пастаяннай крыніцы асвятлення не дапускаецца.

92. Аптымальная тэмпература захоўвання фонду +17-20°C, адносная вільготнасць паветра 55%, для мікрафільмаў - 30%. Тэмпература вызначаецца па сухому тэрмометру

псіхрометра, а вільготнасць - па псіхраметрычнай табліцы на падставе рознасці тэмператур сухога і вільготнага тэрмометраў.

93. Зачыненая шафы і сейфы для захоўвання дакументаў неабходна праветрываць не менш чым адзін раз у тыдзень.

94. Дапускаецца рэгуляванне тэмпературна-вільготнаснага рэжыму ў памяшканнях шляхам праветрывання праз форткі, фрамугі, дзвёры. Перыядычнасць праветрывання залежыць ад стану вонкавага паветра і паветра ў памяшканні для захоўвання дакументаў.

95. Адна з умоў нармальнага рэжыму захоўвання фонду - ахова яго ад пылу і ачыстка ад біялагічных шкоднікаў. Гэта работа павінна праводзіцца рэгулярна, не менш за 1-2 разы ў год з дапамогай бытавога пыласоса і тампона з ваты (марлі), змочанага ў растворы фармаліну (2,5+-0,5%).

96. Для прафілактыкі перасыхання і пашкоджання скуранных і пергаментных пераплётай рэдкіх выданняў 1 раз у 3 гады робіцца іх змякчэнне (тлушчаванне) спецыялістам-рэстаўратарам.

97. У памяшканні неабходна падтрымліваць чысціню.

98. Адзін раз у месяц у бібліятэках абавязкова ўстанаўліваецца санітарны дзень для генеральнай уборкі памяшканняў і абяспыльвання фонду.

99. У бібліятэцы неабходна выконваць проціпажарныя правілы, у прыватнасці, мець вогнетушыцелі. Каб пазбегнуць пажараў, фонды павінны знаходзіцца не бліжэй чым за 1 м ад батарэй ацяплення (печаў). Курэнне дазваляецца толькі ў спецыяльна адведзеных для гэтага месцах. Патрабаванні да пажарнай бяспекі вызначаюцца дзяржаўным стандартам 12.1.004-85 "Пожарная безопасность. Общие требования".

Глава 9. Захоўванне фонду ў працэсе выкарыстання

100. Якасна арганізаваная работа па захоўванню фонду ў працэсе яго выкарыстання з'яўляецца гарантыйяй доўгатэрміновага існавання бібліятэчных дакументаў. Яна патрабуе дакладнай арганізацыі ўсёй дзейнасці бібліятэк па аблугоўванню чытачоў.

101. Бібліятэкі павінны сістэматачна праводзіць дробны рамонт выданняў (уклейванне асобных аркушаў, ліквідацыя разрываў старонак, падклейка пераплёту і гэтак далей). Складаную рэстаўрацыю выданняў, якія маюць гістарычную або навукова-мастацкую каштоўнасць, павінны выконваць спецыялісты-рэстаўратары.

Шляхам мірафотакапіравання або пераносу на электронныя носьбіты неабходна ствараць страхавы фонд найбольш каштоўных у навуковых, гістарычных і мастацкіх адносінах выданняў, якія прызначаны для працяглага і пастаяннага захоўвання.

102. Выдача дакументаў ажыццяўляецца на пэўны тэрмін у адпаведнасці з правіламі карыстання бібліятэкай.

103. Выдача дакументаў у перасоўныя бібліятэкі для аблугоўвання працоўных калектываў і насельніцтва ажыццяўляецца на падставе дагавора, заключанага з арганізацыяй, якая атрымлівае перасоўную бібліятэку і прымае на сябе адказнасць за захаванасць дакументаў. Дакументы перадаюцца загадчыку бібліятэчнага пункта або бібліятэкару на грамадскіх пачатках па даверанасці на пэўны тэрмін.

104. Бібліятэкар павінен рэгулярна сачыць за своечасовым вяртаннем у бібліятэку дакumentaў, якія ўзяты чытачамі, і прымаць меры па барацьбе з запазычанасцю.

105. У фонд адкрытага доступу чытачы дапускаюцца толькі ў прысутнасці бібліятэкара.

106. Забараняеца выдача чытачам:

дакументаў, якія не прайшли бібліятэчную апрацоўку;

адзіных экзэмпляраў энцыклапедый, слоўнікаў, даведнікаў на дом (у выключных выпадках магчыма выдача такіх дакументаў на нерабочы для бібліятэкі час).

107. У бібліятэцы павінен быць забяспечаны кантроль за вынасам дакументаў.

108. Фізічная захаванасць аўдыёвізуальных дакументаў залежыць ад іх правільнага выкарыстання. У сувязі з гэтым неабходна:

праслухоўваць грамзапіс толькі на непашкоджаным электрафоне;

адзін раз у год для зняцця электрастатыкі перамотваць на магнітафоне магнітную стужку, якая не карыстаецца попытам;

праціраць чыстай вільготнай анучкай (аксамітнай або фланелевай) пласцінку перад праслухоўваннем;

не карыстацца зношанай іголкай, каб не пашкодзіць гукавую канструкцию (рабочы тэрмін прыгоднасці іголкі - 1000 гадзін).

Глава 10. Праверка фонду

109. Галоўнай мэтай праверкі з'яўляецца ўстанаўленне фактычнай наяўнасці бібліятэчных дакументаў, выяўленне памылак у арганізацыі фонду і павышэнне адказнасці за яго захаванасць.

110. Абавязковая праверка фонду праводзіцца:

пры змене матэрыяльна адказнай асобы;

пры выяўленні фактаў крадзяжу, злоўжывання або пашкоджання дакументаў;

у выпадку стыхійнага бедства, пажару або іншых надзвычайных сітуацый, выкліканых экстрэмальнымі ўмовамі;

пры рэарганізацыі і ліквідацыі бібліятэкі.

111. Праверка бібліятэчнага фонду прадугледжваецца ў гадавых і перспектывных планах бібліятэк і іх структурных падраздзяленняў. Перыядычнасць праверак залежыць ад аб'ёму фонду:

асабліва каштоўны фонд, які захоўваецца ў сейфах, правяраецца штогод;

фонд каштоўных і рэдкіх дакументаў - не радзей аднаго разу ў 3 гады;

фонд да 50000 экзэмпляраў - праз 5 гадоў;

фонд ад 51000 да 100000 экзэмпляраў - праз 7 гадоў;

фонд звыш 100000 экзэмпляраў - праз 10 гадоў;

фонд звыш 1000000 экзэмпляраў - паэтапна ў выбарачным парадку з завяршэннем праверкі ўсяго фонду на працягу 15 гадоў.

Дапускаецца прымяне іншых тэрмінаў праверкі і выбарачная праверка фонду па распараджэнню дыректара або вышэйстаячага кірауніцтва.

Фонд асобных структурных падраздзяленняў або яго асобныя часткі правяраюцца ў залежнасці ад аб'ёму.

Кантроль за перыядычнасцю правядзення праверак ускладаецца на кірауніка бібліятэкі або прадпрыемства, арганізацыі, установы, у распараджэнні якіх знаходзіцца бібліятэка.

Праверка фонду пры надзвычайных абставінах або пры змене адказнай асобы залічваецца за планавую.

112. Работа па праверцы фонду пачынаецца з выдання загаду кірауніка бібліятэкі ці прадпрыемства, арганізацыі, установы, у распараджэнні якіх знаходзіцца бібліятэка. Згодна з гэтым загадам прызначаецца камісія і вызначаюцца тэрміны правядзення праверкі.

113. Праверка фонду робіцца па выведзенай на папяровы носьбіт інвентарызацыйнай ведамасці, у якой дакументы адсартаваны па палічнаму індэксу, контрольных талонах або шляхам непасрэднай зверкі дакументаў з інвентарнымі кнігамі. Кантрольны талон афармляецца згодна з дадаткам 19.

114. Час, неабходны для праверкі фонду, вызначаецца зыходзячы з прыкладных дзённых норм: напісанне талонаў - 350 адзінак; падбор талонаў па інвентарных нумарах - 2000 адзінак; зверка іх з інвентарнай кнігай - 2000 адзінак; зверка інвентарнай кнігі з фондам - 500 адзінак, зверка інвентарызацыйнай ведамасці з фондам - 1500 адзінак.

115. Праверка завяршаецца складаннем акта згодна з дадаткам 20 з тлумачальнай запіскай і спісам дакументаў, якія адсутнічаюць.

116. Акт, падпісаны камісіяй, зацвярджаецца кірауніком бібліятэкі ці прадпрыемства, арганізацыі, установы, у распараджэнні якіх знаходзіцца бібліятэка.

Глава 11. Матэрыяльная адказнасць чытачоў

117. Кожны чытач нясе адказнасць за захаванасць і своечасовы зварт у бібліятэку дакументаў, выдадзеных яму бібліятэкай у часовае карыстанне.

118. У выпадку страты або пашкоджання дакументаў з бібліятэчнага фонду чытач павінен замяніць іх адпаведна такімі ж або прызнанымі бібліятэкай раўназначнымі, а пры немагчымасці замены - кампенсаваць страты ў формах і памерах, якія ўстаноўлены правіламі карыстання бібліятэкай і прадугледжаны дзеючым заканадаўствам.

119. На прыём грошай ад чытача ўзамен страчаных ім дакументаў складаецца прыходны касавы ордэр і чытачу выдаецца квітанцыя. Мясцовыя органы кіравання культуры абавязаны забяспечваць ЦБС прыходнымі касавымі ордэрамі.

Грошовыя сродкі, атрыманыя ад чытача, пералічваюцца ў даход адпаведнага бюджету.

120. За дакументы, страчаныя непаўналетнім чытачом, нясуць адказнасць бацькі, апекуны, навучальныя, выхаваўчыя або лячэбныя ўстановы, пад наглядам якіх ён знаходзіцца.

Непаўналетні чытач кампенсуе страту, нанесеную фонду бібліятэкі, у tym выпадку, калі ён мае заработка або стыпендыю.

121. Адказнасць за захаванасць дакументаў, атрыманых па міжбібліятэчнаму абмененству, нясе абант на падставе бланка-заказу. У выпадку пашкоджання або страты дакументаў абант павінен замяніць іх такімі ж (арыгіналам або копіяй) па дамоўленасці з бібліятэкай.

За дакumentы, страчаныя пры перасылцы, нясуць адказнасць паштовыя аддзяленні сувязі.

Глава 12. Матэрыяльная адказнасць работнікаў бібліятэк

122. Адказнасць за захаванасць бібліятэчнага фонду нясуць усе работнікі бібліятэкі, якія маюць да яго доступ.

123. Адміністрацыя не мае права заключаць з бібліятэчнымі работнікамі даговор аб поўной матэрыяльнай адказнасці.

124. Абмежаваную матэрыяльную адказнасць у адпаведнасці з заканадаўствам нясуць: работнікі бібліятэк - у памеры нанесенай страты (за пашкоджанне або знішчэнне па нядбайнасці дакументаў), але не вышэй свайго сярэдняга месячнага заработка; кіраунікі прадпрыемстваў, устаноў і арганізацый, іх намеснікі, кіраунікі структурных падраздзяленняў - у памеры нанесенай па іх віне страты, але не вышэй трохкратнага сярэдняга месячнага заработка, калі страта нанесена ў выніку няправільнай пастаноўкі ўліку і захоўвання дакументаў.

125. Работнікі бібліятэк нясуць матэрыяльную адказнасць у поўным памеры страты, панесенай па іх віне, у tym выпадку, калі недахоп дакументаў выкліканы дзеяннямі, якія караюцца законам (крадзёж, прысвойванне, наўмыснае пашкоджанне дакументаў і гэтак

далей). Кошт нанесенай шкоды вызначаецца па дзеючых цэнах на момант вынясення рашэння аб яе спагнанні ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам.

126. Пры закрытым доступе чытачу да фонду адказнасць за выяўлены недахоп нясуць усе работнікі бібліятэкі, якія маюць доступ да яго.

127. За дакументы, прынятые замест страчаных, але нераўнацэнныя па кошту і зместу, матэрыяльную адказнасць нясе бібліятэкар, які іх прымаў.

128. Страта, якая не перавышае сярэдні месячны заработка, утрымліваецца з бібліятэкара па распараджэнню адміністрацыі бібліятэкі, з кіраўніка бібліятэкі - па распараджэнню вышэйстаячага органа шляхам утрымання неабходнай сумы з заработка платы.

Распараджэнне адміністрацыі павінна быць зроблена не пазней двух тыдняў з дня выяўлення страты і прынята да выканання не раней 7 дзён з дня паведамлення аб гэтым работніку.

Калі работнік не згодны з вылікам або яго памерам, працоўная спрэчка па яго заяве разглядаецца ў парадку, прадугледжаным заканадаўствам.

У астатніх выпадках пакрыццё страты ажыццяўляецца шляхам прад'яўлення іску ў суд.

129. Пры кожнай выплаце заработка платы агульны памер усіх утрыманняў не можа перавышаць 20%, а ў асобных выпадках, прадугледжаных заканадаўствам, - 50% ад заработка платы.

Не дапускаецца ўтрыманне з выхадной дапамогі, кампенсацыйных і іншых выплат, на якія ў адпаведнасці з заканадаўствам не распаўсюджваецца спагнанне.

Глава 13. Справаводства ў арганізацыі ўліку фондаў

130. Арганізацыя работы з дакументамі па ўліку бібліятэчнага фонду здзяйсняецца па правілах вядзення справаводства.

Для катэгорыі дакументаў, якія забяспечваюць улік і захаванасць фонду, устанаўліваюцца наступныя тэрміны захоўвання:

інвентарная книга - пастаянна;

уліковы каталог (рэтраспектыўная частка) - пастаянна;

кніга сумарнага ўліку бібліятэчнага фонду - пастаянна;

суправаджальныя дакументы (накладныя, рахункі і гэтак далей) на новыя паступленні - 5 гадоў пасля праверкі фонду;

акты на кнігі, часопісы і іншыя дакументы, атрыманыя без суправаджальнага документа, - 5 гадоў;

акты аб набыцці кніг і іншых дакументаў у прыватных асоб - пастаянна;

журналы ўліку дакументаў, якія прыняты ў чытачу узамен страчаных, - пастаянна;

акты аб выключэнні і акты праверкі бібліятэчных фондаў - пастаянна.

131. Па заканчэнні тэрмінаў захоўвання ўліковыя дакumentы належаць знішчэнню ва ўстановленым парадку без зацвярджэння архіўнымі ўстановамі. Адпаведны акт афармляецца згодна з дадаткам 21.

132. Змяненні, якія ўносяцца ва ўліковыя дакumentы друкаванай формy (памылкова прастаўленыя інвентарныя нумары, замена прастаўленых на выданнях інвентарных нумароў новымі ў выпадку страты інвентарнай кнігі, перапіска картак уліковага каталога або картак рэгістрацыйнай картатэкі на перыядычныя выданні ў сувязі з іх фізічным зносам і гэтак далей), праводзяцца на падставе загаду або распараджэння дырэктара.

Дадатак 1

да Інструкцыі
па ўліку і захаванасці
бібліятэчных фондаў у
Рэспубліцы Беларусь

Узор уліковых адзінак аўдыёвізуальных дакументаў

Відэафільмы

Паркі Нясвіжа: Відэафільм/Аўт. сцэн. і рэж. М.Мялешка. - Mn.: Белвідэацэнтр, 1992. - 1 вк. (20 мін):
каляр. - 50000 р.

Улічваецца як адзін экзэмпляр і адна назва.

Грампласцінкі

Глебов Е. Маленький принц: Балет/Исполн. Симф. орк. Гостелерадио БССР, дир. Б.Райский. - M.:
Мелодия, 1986. - 2 грп: 33 об/мин, стерео; 30 см, в конв. - С10-22763-4. - 32000 р.
Улічваецца як адзін экзэмпляр і адна назва.

Дыяпазітывы

Минск - город-герой: [Диапоз.] - M.: ВТПО "Киноцентр" Союза кинематогр. СССР, 1990. - 1 ндп. (24
дп.): цв., картон. рамка; 50x50 мм, в кор. - 20000 р.

Улічваецца як адзін экзэмпляр і адна назва.

Змешаныя АВ-камплекты

Древняя скульптура Белоруссии: Нагляд. пособие по курсу "Мировая худож. культура": [Диапоз.]/Авт.-
сост. К.Зеленой; звукореж. Ю.Будько; фотоработы О.Панкратова, А.Ставрова; текст читает А.Подобед.
- Mn.: ЭПО "Триумф", 1990. - 1 ндп. (36 дп.): цв., пластмас. рамка; 50x50 мм, в картон. кор. + 1 мгф. (ок.
30 мин); 9,5 см/с, 2 дор., стерео. - Текст на рус. и белорус. яз. - 25000 р.

Улічваецца як адзін экзэмпляр і адна назва.

Дадатак 2

да Інструкцыі
па ўліку і захаванасці
бібліятэчных фондаў у
Рэспубліцы Беларусь

Узор уліковых адзінак электронных дакументаў

Пасхальные яйца Фаберже = Faberge easter eggs: Мультимедийный альбом/Гос. ист.-культур. музей-
заповедник "Моск. Кремль". - Электрон. дан. - M.: АО "Коминфо", 1996. - 1 комп'ют. опт. диск (CD-
ROM). - (Интерактивный мир). - Систем. требования: 486SX или выше; 4 Мб ОЗУ; Windows 3.1 или
Windows 95 в режиме 256 цветов 640x480; двухскоростной CD-ROM дисковод, звуковая плата стандарта
MPC, "мышь". - Загл. с этикетки.

Улічваецца як адзін экзэмпляр і назва.

Попурри. Персонал. Компьютер: Электрон. сб. комп'ют. журн./Гл.ред. М.Вахтеров. - Электрон. дан. -
M.: ИИЦ "Попурри", 1994. - Дискеты; 9 см. - Ежемес.

Улічваецца як адзін экзэмпляр і назва.

Аурамедиа: Путеводитель в мир программ и компьютеров/Гл.ред. М.И.Вахтеров; гл.программист
М.В.Ширяев; писатель С.Б.Орлов. - Электрон. дан. и прогр. - M.: Информ.-изд. центр "Попурри", 1995.
- Электрон. опт. диски (CD-ROM): цв., зв. - Систем. требования: Windows 3.1 (095), 386; CD-ROM
дисковод, 4 Мб ОЗУ, драйвер экрана Windows на 256 цветов. - 6 раз в год.

Улічваецца як адзін экзэмпляр і назва.

Химия для школьников в картинках: Обучающая программа для изучения орган. и неорган. химии/Авт. и разраб.: Г.М.Курдюмов и др. - Версия 1.0а, доп. - Электрон. дан. и прогр. - Екатеринбург: АО "ИНТОС": Курс-88, 1996. - 1 комп'ют. опт. диск (CD-ROM): цв. - Систем. требования: IBM PC AT, ОЗУ не менее 599 К; MS DOS v. 3.3 и выше; EGA/VGA монитор, "мышь". Загл. с этикетки. - Вып. при поддержке РНПО "Росучприбор".

Улічваецца як адзін экзэмпляр і назва.

Социальные и гуманитарные науки = Social sciences and humanities: Библиогр. базы данных: Языкознание, 1986-1997/Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. - Электрон. текстовые дан. - М.: ИИОН РАН, 1997. - 1 электрон. опт. диск. - Систем. требования: для IBM DOS: IBM PC XT/AT, 640 К RAM; для Windows 95: IBM PC совместимый компьютер 486 и выше, 8 Mb RAM, CD-ROM 2x и выше. - Текст на англ. и рус. яз. - Загл. с этикетки.

Улічваецца як адзін экзэмпляр і назва.

Дадатак 3

да Інструкцыі па ўліку і захаванасці
бібліятэчных фондаў у Рэспубліцы Беларусь

АКТ № _____
складзены "___" ____ 200__ г.

(прозвішчы, імёны, імёны па бацьку і пасады асоб,

якія ўдзельнічалі ў складанні акта)
у тым, што пры прыёме партыі дакументаў, атрыманых ад

(назва ўстановы, ад якой атрыманы дакументы)

па _____ № _____

(назва суправаджальнага документа)

ад "___" ____ 200__ г.

выяўлена _____

(недастача, дэфект)

Подпісы:
(загадчыка аддзела камплектавання)

(супрацоўніка аддзела камплектавання)

Дадатак 4

да Інструкцыі
па ўліку і захаванасці
бібліятэчных фондаў у
Рэспубліцы Беларусь

АКТ № _____
складзены "___" ____ 200__ г.

(прозвішчы, імёны, імёны па бацьку і пасады асоб,

якія ўдзельнічалі ў складанні акта)

аб прыёме ў бібліятэку _____
(што і ад каго атрымана:

з іншых бібліятэк, у дар, па падпісцы)

у колькасці _____ экзэмпляраў на суму _____ руб.

(паўтарыць суму пропісам)

Спіс дакументаў прыкладаеца.

Подпісы:

(загадчыка аддзела камплектавання)

(супрацоўніка аддзела камплектавання)

(асобы, якія здала кнігі ці іншыя дакументы)

Спіс да акта № _____

№ п/п : Аўтар і назва : Цана : Колькасць

: экзэмпляраў: Сума

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

Дадатак 5

да Інструкцыі
па ўліку і захаванасці
бібліятэчных фондаў у
Рэспубліцы Беларусь

Узоры штэмпеляў

-----:

:Рэспубліканская :

:навукова-педагагічная бібліятэка :

:Міністэрства асветы Рэспублікі Беларусь:

-----:

-----:

:Гродзенская абласная бібліятэка :

:імя Я.Ф.Карскага :

-----:

-----:

:Мастоўская ЦБС :

:Гродзенской вобласці :

-----:

Дадатак 6

да Інструкцыі па ўліку і захаванасці
бібліятэчных фондаў у
Рэспубліцы Беларусь
Прыкладная форма

Ведамасць разліку аддзела камплектавання з бухгалтэрай ва ўмовах работы ў аўтаматызаваным
рэжыме

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

: : : : Фак- : : : Нефандыруемае,: : :

Дата :Назва i: :Коль- :тычная:Фандыруемае:Фандыруемае не:не на балансе : : :

суправа- :нумар :Агуль-:касць :сума :на балансе :не на балансе :(для абменнага:Накладныя :Сума на
джальнага:даку- :ная :даку- :кошту : : :фонду) :расходы па:іншыя

документа:мента :сума :ментаў:даку- :-----:-----:-----:-----:-----:документу :затраты
: : : : :ментаў:коль-:сума : коль- : сума : коль- : сума :
: : : : :касць: :касць: :касць: : : :
-----:-----:-----:-----:-----:-----:
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13
-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Усяго па: _____
(пералічваюцца крыніцы паступленняў)
Усяго _____

_____ (подпіс) _____ (ініцыялы, прозвішча)
_____ (дата)

Дадатак 7

да Інструкцыі
па ўліку і захаванасці
бібліятэчных фондаў у
Рэспубліцы Беларусь

Прыкладная форма

АКТ-ПУЦЁЎКА

передачы дакументаў у структурныя падраздзяленні
ЦБС пры рабоце ў аўтаматызаваным рэжыме
(адначасова з'яўляецца раздрукуюкай электроннай
інвентарнай кнігі)

-----:
:Інвентарны:Аўтар, назва,: :Расстановачны:
№ п/п :нумар :месца, год : Цана :нумар : Заўвагі
: :выдання : : :
-----:
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6
-----:
Усяго: _____ экзэмпляраў на суму _____ руб.
Перадаў _____
(подпіс) _____ (ініцыялы, прозвішча)
Прыняў _____
(подпіс) _____ (ініцыялы, прозвішча)

Дадатак 8

да Інструкцыі
па ўліку і захаванасці
бібліятэчных фондаў у
Рэспубліцы Беларусь

Інвентарная кніга

200_ года

-----:
: :Адзнака аб :Аўтар : :Нумар і:
Дата :Інвентарны:праверцы фонду:i :Год : :дата :Заўвагі

запісу:нумар :---:---:---:назва :выдання:Цана:акта аб:

: : : : : : : :выбыцці:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Дадатак 9

да Інструкцыі
па ўліку і захаванасці
бібліятэчных фондаў у
Рэспубліцы Беларусь

Узор карткі ўліку часопісаў

(друкаваная форма)

выдавецкі індэкс	нумар часопіса	назва часопіса	перыядычнасць
---------------------	-------------------	-------------------	---------------

-----:-----:-----:-----:

:749882 "Спадчына" 1 раз у месяц :

-----:-----:-----:-----:-----:-----:

: Год :Сту- :Люты:Сака-:Кра- :Май:Чэр-:Лі- :Жні-:Вера-:Каст- :Ліста-:Сне-:

: :дзень: :вік :савік: :вень:пень:вень:сень :рычнік:пад :жань:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:

: 2001 : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 :

-----:-----:-----:-----:-----:-----:

: 2002 : : : : : : : : : : : :

-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Узор карткі ўліку газет

год выдання	індэкс газеты	назва газеты	колькасць заказаных
-------------	---------------	--------------	---------------------

экзэмпляраў

-----:-----:-----:-----:

:2001 год 63239 "Звязда" 2 экз. :

-----:-----:-----:

: 1 18 35 52 69 86 103 120 137 154 171 188 205 222 239 256 273 290 307:

: -----:

: 2 19 36 53 70 87 104 121 138 155 172 189 206 223 240 257 274 291 308:

: -----:

: 3 20 37 54 71 88 105 122 139 156 173 190 207 224 241 258 275 292 309:

: -----:

: 4 21 38 55 72 89 106 123 140 157 174 191 208 225 242 259 276 293 310:

: -----:

: 5 22 39 56 73 90 107 124 141 158 175 192 209 226 243 260 277 294 311:

: -----:

: 6 23 40 57 74 91 108 125 142 159 176 193 210 227 244 261 278 295 312:

: -----:

: 7 24 41 58 75 92 109 126 143 160 177 194 211 228 245 262 279 296 313:

: -----:

: 8 25 42 59 76 93 110 127 144 161 178 195 212 229 246 263 280 297 314:

: -----:

: 9 26 43 60 77 94 111 128 145 162 179 196 213 230 247 264 281 298 315:

: -----:

:10 27 44 61 78 95 112 129 146 163 180 197 214 231 248 265 282 299 316:

:11 28 45 62 79 96 113 130 147 164 181 198 215 232 249 266 283 300 317:
:
:12 29 46 63 80 97 114 131 148 165 182 199 216 233 250 267 284 301 318:
:
:13 30 47 64 81 98 115 132 149 166 183 200 217 234 251 268 285 302 319:
:
:14 31 48 65 82 99 116 133 150 167 184 201 218 235 252 269 286 303 320:
:
:15 32 49 66 83 100 117 134 151 168 185 202 219 236 253 270 287 304 321:
:
:16 33 50 67 84 101 118 135 152 169 186 203 220 237 254 271 288 305 322:
:
:17 34 51 68 85 102 119 136 153 170 187 204 221 238 255 272 289 306 323:
-----:

закрэсліваецца атрыманы нумар газеты апошні нумар газеты ў 2001 годзе

Дадатак 10

да Інструкцыі
па ўліку і захаванасці
бібліятэчных фондаў у
Рэспубліцы Беларусь

КАРТКА

зводнай картатэкі перыядычных выданняў*

Правы бок карткі ўліку часопіса

падпісны індэкс часопіса назва часопіса колькасць камплектаў на ЦБС

-----:
: "Спадчына" :
-----:
:749882 :
-----:
:Год :
:2001 23 :
-----:
:2002 :
-----:

Адваротны бок карткі

нумар бібліятэкі-філіяла
колькасць камплектаў, якія паступілі ў філіялы

-----:
:1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 :
: : 1 : 1 : 1 : : : 1 : : 1 : 1 : 1 :
-----:
:12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 :
:1 : 1 : 1 : : 1 : : : 1 : 1 : 1 : :
-----:
:23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 :
: : 1 : : : 1 : 1 : : 1 : : : : :

:-----:
: 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 :
: : : : : : : : 1 : :
:-----:
: 45 : 46 : 47 : 48 : Аб : Чз : : : : :
: : : : 2 : 2 : : : : : :
:-----:

*Аналагічная картка і для рэгістрацыі газет у зводнай картатэцы
перыядычных выданняў.

Дадатак 11

да Інструкцыі
па ўліку і захаванасці
бібліятэчных фондаў у
Рэспубліцы Беларусь

КАРТКА ўліковага каталога

Правы бок карткі

:-----:
: ББК 84(4Беи)1 Багдановіч М. Поўны збор твораў: :
: У 3 т. - 2-е выд. - Mn.: Bel. :
: наука, 2001. :
: Т. 3: Публіцыстыка. Лісты. Летапіс:
: жыцця і творчасці. - 460 с.: :
: іл.: 1900 р., 1500 экз. :
:-----:

Адваротны бок карткі

:-----:
: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 :
: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1:
:-----:
: 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 :
: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1:
:-----:
: 19 : 20 : 21 : АБ : Чз : Д : КХ : : :
: 1: 1: 1: 1: 1: : : :
:-----:

:-----:
: Год, нумар запісу ў кнізе : Нумар акта, колькасць :
: сумарнага ўліку бібліятэчнага : экзэмпляраў, якія выбылі :
: фонду, колькасць экзэмпляраў, :
: якія паступілі :
:-----:

: 01-7-24 :
:-----:

: :
:-----:

Дадатак 12

да Інструкцыі
па ўліку і захаванасці
бібліятэчных фондаў у
Рэспубліцы Беларусь

Прыкладная форма

Зводная ведамасць уліку размеркавання дакументаў па ЦБС
ва ўмовах работы ў аўтаматызаваным рэжыме

 :Дата:Адкуль :Назва і :Коль- :Структурнае:Нумар, :Коль- : : :
 :за- :паступілі:нумар супра-:касць :падраз- :дата :касць :Сума:Подпіс:
 :пісу:дакументы:ваджальных :экзэм-:дзяленне :(вопісу,:экзэм-: : :
 : : :дакументаў :плярай: :акта) :плярай: : :

 : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 :

Дадатак 13

да Інструкцыі
па ўліку і захаванасці
бібліятэчных фондаў у
Рэспубліцы Беларусь

Прыкладная форма

Ведамасць сумарнага ўліку ва ўмовах
работы ў аўтаматызаваным рэжыме

 :Налічва- :Пасту- :Выбыла :Налічва-:
 :ецца на :піла ў :з фонду :ецца на :Прырост
 :____ год :фонд за :за :____ год:фонду ў
 : :____ год :____ год: :____ годзе

 Усяго экзэмпляраў

Усяго назваў

На відах
(пералічваюцца
дакументы згодна з
відавым складам і
структурай фондаў
бібліятэкі):

З агульной
колькасці:

мастакская
літаратура

на беларускай мове

Усяго экзэмпляраў

На суму

Дадатак 14

да Інструкцыі
па ўліку і захаванасці
бібліятэчных фондаў у
Рэспубліцы Беларусь

КНІГА

сумарнага ўліку бібліятэчнага фонду

Частка 1. Паступленне ў фонд _____ стар.

Паступіла

усяго : у тым ліку :з агульной колькасці:
:Нумар :кніг, :перыёдкі : АВ-
документаў :Усяго :іншых
Дата:Нумар:Адкуль:супра- :брашур : :іншых
:пасту-
за- :пасту-:ваджаль-:эк- :часопісаў: газет :грам- :выяў- :элек- :даку-
:мастак-:на :піла
пісу:су :пілі :нага :зэм-:наз-:мікра-:пласцінак,:дыя- :лен- :трон-
:ментаў:кай :бела- :на :
:даку- :пля-:ваў*:эк- :наз-:эк- :наз-:эк- :наз-:форм :магні- :фільмаў,:відэа-:чых :ных :(нот,
:літара-:рускай:суму :
:мента :раў :зэм-:ваў :зэм-:ваў :тафонных :дыяпазі-:касет :даку- :даку- :карт
:түры :мове :
:пля-: :пля-: :пля-:

01 : 02 : 03 : 04 : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15

* У кнізе сумарнага ўліку бібліятэчнага фонду, якая вядзеца на
ўвесі фонд ЦБС, дадзеная графа запаўняецца адразу пасля раскладкі
новай партыі па алфавіту з выдзяленнем контрольнага экзэмпляра
кожнай назвы. Паказчыкі ў назвах у 2-ю і 3-ю часткі кнігі сумарнага
уліку бібліятэчнага фонду не пераносяцца.

Частка 2. Выбыццё з фонду _____ стар.

: : Выбыла
: :
: : : у тым ліку : з агульнай :
: : : : колькасці :
: : :
: : :
Дата: Нумар:го : :перыёдыкі: : АВ-документаў : : : іншых : :
за- :акта :эк- : :-----:-----:-----:вяяў :элек- :даку- :мастац-:на
пісу:п/п :зэм-:кніг,: : :мікра-:грам- :дыя- : :лен- :tron- :ментаў:кай :бела-
: :пля-:бра- :часо-:га-:форм :пласцінак,:фільмаў,:відэа-:чых :ных :(нот,:літара-:рускай
: :раў :шур :пісаў:зет: :магні- :дыяпазі-:касет :даку- :даку- :карт i:туры :мове
: : : : : :тафонных :тываў : :ментаў:ментаў:іншых): :
: : : : : :стужак : : : : : : :

01 : 02 : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13

Частка 3. Вынікі руху фонду _____ стар.

: : Вынікі ўліку :
: :
: : : у тым ліку : з агульнай :
: : : : колькасці :
: : :
: : :
Рух :го : :перыёдыкі: : АВ-документаў : : : іншых : : : Заў-
фон-:эк- : :-----:-----:-----:вяяў :элек- :даку- :мастац-:на :вагі
ду :зэм-:кніг,: : :мікра-:грам- :дыя- : :лен- :tron- :ментаў:кай :бела-
:пля-:бра- :часо-:га-:форм :пласцінак,:фільмаў,:відэа-:чых :ных :(нот,:літара-:рускай:
:раў :шур :пісаў:зет: :магні- :дыяпазі-:касет :даку- :даку- :карт i:туры :мове :
: : : : : :тафонных :тываў : :ментаў:ментаў:іншых): : :
: : : : : :стужак : : : : : : :

01 : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14

Складае на 200__ год.

Паступіла за 200__ год.

Выбыла за 200__ год.

Складае на 200__ год.

Дадатак 15
да Інструкцыі
па ўліку і захаванасці
бібліятэчных фондаў у
Рэспубліцы Беларусь

АКТ №_____
складзены "___" ____ 200__ г.

(прозвішчы, імёны, імёны па бацьку і пасады асоб,

якія ўдзельнічалі ў складанні акта)

у тым, што за 200__ год у _____
(назва бібліятэкі)

паступіла _____ экзэмпляраў часопісаў

на суму _____ руб.

Подпісы:

(кіраўніка бібліятэкі, філіяла,
структурнага падраздзялення)

(супрацоўніка аддзела камплектавання)

Дадатак 16

да Інструкцыі
па ўліку і захаванасці
бібліятэчных фондаў у
Рэспубліцы Беларусь

ЗАЦВЯРДЖАЮ

(прозвішча, імя, імя па бацьку,
пасада асобы, якая зацвердзіла
акт)

(подпіс)

(дата)

АКТ № _____
складзены "___" ____ 200__ г.

(прозвішчы, імёны, імёны па бацьку,

пасады асоб, якія склалі акт)
аб выключэнні з фонду _____ экзэмпляраў дакументаў

(указаць прычыну)
на суму _____ руб.

Подпісы:

Старшыня камісіі _____

Члены камісіі: _____

У інвентарных кнігах выбыццё адзначана _____
(дата)

Карткі з каталогаў выбраны _____
(дата)

Спісаныя дакументы здадзены _____
(дата)

Дадатак 17

да Інструкцыі
па ўліку і захаванасці
бібліятэчных фондаў у
Рэспубліцы Беларусь

Форма

Спіс дакументаў, які прыкладаецца да акта

:Інвентарны: Аўтар і : Год : :Мастацкая:На
№ п/п :нумар : назва : выдання : Цана :літарату-:беларускай
: : : : :ра :мове

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7

Дадатак 18

да Інструкцыі
па ўліку і захаванасці
бібліятэчных фондаў у
Рэспубліцы Беларусь

Журнал уліку дакументаў, якія прыняты ад чытачоў замест
страчаных

:Прозві-:Нумар :Звесткі аб страчаных дакументах: Звесткі аб прынятых дакументах
:шча, :чытац-:-----:-----:-----:-----:
Дата:імя, :кага :інвен-:аўтар:цана:цана на:ад- :аўтар:цана:цана на:ад- :подпіс:подпіс
:імя па :фарму-:тарны :і : :момант :дзел :і : :момант :дзел:чытача:біблі-
:бацьку :ляра :нумар :назва: :замены : :назва: :замены : : :ятэкара

Дадатак 19

да Інструкцыі
па ўліку і захаванасці
бібліятэчных фондаў у
Рэспубліцы Беларусь

Кантрольны талон для праверкі фонду

:17578 :
:Андраюк С. :
:Пісьменнікі. Кнігі :
:Цана 35000 руб. :
:Год 1997 :

Дадатак 20

да Інструкцыі
па ўліку і захаванасці

бібліятэчных фондаў у
Рэспубліцы Беларусь

ЗАЦВЯРДЖАЮ

(прозвішча, імя, імя па бацьку,
пасада асобы, якая зацвердзіла
акт)

(подпіс)

(дата)

АКТ № _____

Мы, ніжэйпадпісаныя, старшыня камісіі па праверцы _____
(прозвішча,

імя, імя па бацьку, пасада)

і члены камісіі _____
(прозвішчы, імёны,

імёны па бацьку, пасады)

склалі акт аб тым, што намі ў перыяд з " _____ 200_ г. па
" _____ 200_ г. была праведзена праверка бібліятэчнага фонду

(назва бібліятэкі, прычына)

У выніку праверкі ўстаноўлена:

1. Па ўліковых дакументах налічваеца _____ экзэмпляраў дакументаў.
2. Маецца ў наяўнасці _____ экзэмпляраў дакументаў.
3. Недастае _____ экзэмпляраў дакументаў на агульную суму
рублёў _____

(паўтарыць суму пропісам)

4. З выданых чытачам дакументаў не вернута _____ экзэмпляраў.
5. Выяўлена не ўзятых на індывідуальны ўлік дакументаў _____
екзэмпляраў.
6. Выводы камісіі па праверцы (аб вядзенні ўліку, стану ўліковых
дакументаў, аб недастаючых экзэмплярах і гэтак далей) _____

7. Пропановы камісіі: _____

Подпісы:

Старшыня камісіі _____

Члены камісіі: _____

Дадатак 21

да Інструкцыі
па ўліку і захаванасці
бібліятэчных фондаў у
Рэспубліцы Беларусь

ЗАЦВЯРДЖАЮ

(прозвішча, імя, імя па бацьку,
пасада асобы, якая зацвердзіла
акт)

(подпіс)

(дата)

АКТ № _____

аб выдзяленні да знішчэння дакументальных матэрыялаў _____
(назва ўстановы,

у якой сабраліся матэрыялы, якія не належаць далейшаму захоўванню)

Экспертная камісія _____
(назва ўстановы)

ў складзе старшыні _____

(прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада)

і членаў _____

(прозвішчы, імёны, імёны па бацьку, пасады)

адабрала да знішчэння ніжэйназваныя матэрыялы, якія не маюць
навукова-гістарычнай каштоўнасці і страцілі практычнае значэнне.

-----:-----:-----:-----:-----:-----

:Гады :Загалоўкі спраў : : : :

:дакумен-:(групавыя або : : : :

№ п/п:тальных :індывидуальныя), нумар:Глумачэнні:Колькасць:Нумар

:матэрыя-:іх па наменклатуры, : :спраў :артыкулаў

:лаў :вопісу і гэтак далей : : : :

-----:-----:-----:-----:-----:-----

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

-----:-----:-----:-----:-----:-----

Усяго спраў (лічбамі або пропісам) _____

Документальныя матэрыялы здадзены для знішчэння ў кантору па
нарыхтоўцы другаснай сырэвіны па накладной ад "___" ____ 200__ г.

Подпісы:

Старшыня эксперктнай камісіі _____

Члены камісіі: _____

(дата)

ЗМЕСТ

I. Улік бібліятэчных фондаў.....	1
1. Агульныя палажэнні.....	1
2. Улік асобных відаў дакументаў.....	2
Кнігі і брашуры.....	2
Часопісы.....	2
Выданні, якія прадаўжаюцца.....	3
Газеты.....	3
Ноты.....	3
Выяўленчыя дакументы.....	4
Картаграфічныя дакументы.....	4
Нарматыўныя	
вытворча-практычныя	
документы.....	4
Неапублікованыя дакументы.....	4
Аўдыёвізуальныя дакументы.....	5
Электронныя дакументы.....	5
Мікраформы.....	5
3. Прыём і перадача новых	
паступленняў.....	5
4. Індывідуальны улік.....	6
5. Сумарны улік.....	8
6. Выключэнне дакументаў.....	9
6.6. Крытэрыі адбору дакументаў для	
выключэння з бібліятэчных фондаў.....	9
6.7. Парадак адбору і выключэння	
документаў.....	11
II. Захаванасць бібліятэчных фондаў.....	12
1. Агульныя палажэнні.....	12
1.5. Функцыі фондавай камісіі.....	12
2. Размяшчэнне і захоўванне фонду.....	13
3. Заходзенне фонду ў працэсе	
выкарыстання.....	14
4. Праверка фонду.....	15
5. Матэрыяльная адказнасць чытачу.....	15
6. Матэрыяльная адказнасць работнікаў	
бібліятэк.....	16
III. Справаводства ў арганізацыі уліку	
фондаў.....	17
Дадаткі.....	18
Змест.....	40

€